



У Віцебску з'явілася больш камер для назірання за парадкам. Гэта стрымлівае аматараў «пакінуць свае аўтаграфы» на мармуры плошчаў і вуліц, на фасадах дамоў. **СТАР 3**



Колькі ў Вільнюсе вуліц, названых імёнамі, якія маюць беларускае паходжанне? Высветлілася, што іх у горадзе 23. Яны розныя і на ўзросце, і на паходжанні, і на значнасці... **СТАР 5**



За пяць спякотных дзён на вадаёмах Беларусі патануў 81 чалавек. Узрост ахвяр вады — ад 20 да 40 гадоў... Што трэба ведаць, каб пазбегнуць трагедыі? **СТАР 8**



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

СПАЧУВАННІ ПРЭЗІДЭНТУ І НАРОДУ РАСІЇ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага народа і сябе асабіста выказаў шчырыя спачуванні Прэзідэнту Расійскай Федэрацыі Уладзіміру Пуціну і ўсяму расійскаму народу ў сувязі са шматлікімі ахвярамі ў выніку паводкі ў Краснадарскім краі. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў прэс-службе кіраўніка беларускай дзяржавы.

Як падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка, у Беларусі з глыбокім болем і смуткам успрынялі паведамленне аб гэтай трагедыі. «Прашу таксама перадаць словы падтрымкі родным і бліжнім загінулым і пажаданні найхутчэйшага выздараўлення ўсім пацярпелым», — гаворыцца ў спачуванні.

Выбары-2012

Мікалай ЛАЗАВІК:

«ПЕРШЫ ЭТАП ВЫБАРАЎ ДЭМАНСТРУЕ БОЛЬШУЮ АКТЫЎНАСЦЬ ГРАМАДСКІХ АБ'ЯДНАННЯЎ І ПАРТЫЙ»

Учора, 9 ліпеня, згодна з календарным планам парламенцкіх выбараў, павінна было завяршыцца ўтварэнне акруговых выбарчых камісій па выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў.

На гэтым этапе яшчэ цяжка вылучыць нейкі асаблівасці сёлетняй кампаніі, пракаментуваў «Звяздзе» сітуацыю сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Рэспублікі Беларусь Мікалай ЛАЗАВІК. Самыя цікавыя падзеі варта чакаць падчас агітацыйнай працы, пачатак якой супадае з датай рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты — з 14 па 23 жніўня. Пакуль жа адбываюцца працэдурныя, фармальныя працэсы, якія паўтараюцца з выбараў у выбары.

Адзінае, што можна адзначыць на этапе фарміравання акруговых камісій, — актыўнасць тых, хто мае права вылучаць у гэтыя камісіі сваіх прадстаўнікоў (а гэта — грамадскія аб'яднанні, у тым ліку палітычныя партыі, працоўныя калектывы і грамадзяне шляхам падачы заявы), значна вышэйшая, чым у мінулыя парламенцкія выбары, — расказаў Мікалай Лазавік. **СТАР 2**

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации» (организатор аукциона), по поручению ОАО «Купалинка» г. Солигорск (продавец), проводит открытый аукцион по продаже изолированного производственного помещения № 1а, об. пл. 236,1 кв.м, расположенного по адресу: Минская обл., Солигорский р-н, Метявичское шоссе, 5/1-1а. Изолированное помещение включает в себя: коридоры пл. 11,4 и 7,9 кв.м.; санузел пл. 13,5 кв.м.; 7,5 кв.м.; 7,9 кв.м.; 22,4 кв.м.; складские помещения пл. 22,6 кв.м.; 12,1 кв.м.; 35,6 кв.м.; 35,2 кв.м.

Начальная цена с НДС — 800 000 000 бел. руб. Объект обременен договором аренды (до 01.02.2013 г.). Задаток 10% от начальной цены перечисляется: резидентами РБ на р/с № 3012108260016; нерезидентами РБ в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату платежа на в/с: в евро (EUR) — 3012108260032; в долларах США (USD) — 3012108260029; в российских рублях (RUB) — 3012108260045; в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369, г. Минск, УНП 690324015 Государственное предприятие «Минский областной центр инвестиций и приватизации».

Договор купли-продажи должен быть подписан в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения аукциона. Оплата за объект производится в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня проведения аукциона, если иное не предусмотрено договором купли-продажи. Порядок проведения аукциона и оформления участия в торгах, оговорен в условиях его проведения, размещенных на сайте организатора торгов www.rf.by. Аукцион состоится 10.08.2012 в 15.00 по адресу: г. Солигорск, ул. К. Заслонова, 58, к. 510 (зал заседаний). Заявления на участие и необходимые документы принимаются по 06.08.2012 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, к. 324. Тел.: (8017) 224 61 34; 500 47 12.



З 9 ліпеня па ўсёй краіне пачалася выдача сертыфікатаў цэнтралізаванага тэсціравання 2012 года. У БДУ ахвотнікі атрымаць квіткі ў студэнцкае жыццё ў першы дзень выстройваліся ў вялікі чэргі. Валерыя РАЕЦКАЯ (на фота) марыць аб прафесіі юрыста — сёлета дзюжчына будзе паступаць у БДУ, і шанец атрымаць студэнцкі білет 1 верасня вялікі. Толькі па рускай мове абітурыентка набрала 90 балаў! Марына БЕГУНKOBA, фота аўтара.

Стыхія

НАСТУПСТВЫ НАВАЛЬНІЧАГА ФРОНТУ

Нядзельная навальніца ў Навагрудскім раёне справакавала шэраг падтапленняў жылых дамоў, падворкаў і падвалаў: цягам гадзіны там выпала 16,8 міліметра асадкаў. Работнікам МНС разам з ЖКГ арганізавалі адпамоўванне вады. Да дзевяці вечара гэтыя работы былі скончаныя. 53-гадовая жыхарка шматпавярховага дома па вуліцы Драздоўчы ў райцэнтры пайшла ў падвал па спіцы для хатніх нарыхтовак, а ў гэты час з вуліцы літаральна хлынуў патак вады, які за нейкія секунды ўзняўся да ўзроўню амаль двух метраў і заблакаваў уваходныя дзверы. Жанчына самастойна не здолела адчыніць іх, — распавяла падрабязнасці здарэння ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях, былі пашкоджаны дахі шасці жылых дамоў у горадзе Глыбокае, дах жывёлагадоўчай фермы «Салаўіная» — у вёсцы Тоўсціці. У выніку ўдару маланкі адбыўся пажах будынка ў райцэнтры. Добра, што пацярпелых у выніку гэтага разгулу стыхія не было. Усяго на тэрыторыі вобласці пашкоджаны дахі жывёлагадоўчых фермаў, майстэрняў, прыватных жылых дамоў. Былі адключаны ад электрычнасці тры лініі электраперадач, 11 трансфарматарных падстанцый, тры населеныя пункты.

У ВІЦЕБСКУ — СПЯКОТА, У ГЛЫБІНЦЫ — УРАГАН

На поўначы Беларусі ў выніку моцнага ветру (парывамі да 20 метраў за секунду) некалькі населеных пунктаў засталіся без электрычнасці. А ў Віцебску ў той час было вельмі спякота... Стыхія бушавала вечарам 8-га ліпеня на тэрыторыі Верхнядзвінскага, Глыбоцкага і Пастаўскага раёнаў. Паводле інфармацыі Віцебскага абласнога ўпраўлення па надзвычайных сітуацыях, былі пашкоджаны дахі шасці жылых дамоў у горадзе Глыбокае, дах жывёлагадоўчай фермы «Салаўіная» — у вёсцы Тоўсціці. У выніку ўдару маланкі адбыўся пажах будынка ў райцэнтры. Добра, што пацярпелых у выніку гэтага разгулу стыхія не было. Усяго на тэрыторыі вобласці пашкоджаны дахі жывёлагадоўчых фермаў, майстэрняў, прыватных жылых дамоў. Былі адключаны ад электрычнасці тры лініі электраперадач, 11 трансфарматарных падстанцый, тры населеныя пункты.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

Сяргей РАСОЛЬКА.



ПРОПУСК У СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

Пункты ЦТ пачалі выдаваць сертыфікаты абітурыентам

Аб гэтым паведаміў дырэктар Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў Мікалай Фяскоў.

РІКВ завяршыў праверку тэстаў і перадаў усе сертыфікаты ў пункты тэсціравання. Мікалай Фяскоў адзначыў, што ў гэтым годзе 2 абітурыенткі атрымалі двойчы 100 балаў. «Па двух прадметах ЦТ атрымалі ў гэтым годзе 100 балаў — выпускніца гімназіі № 11 Мінска Таццяна Бараноўская, у якой вышэйшы бал па рускай мове і гісторыі Беларусі, і выпускніца сярэдняй школы № 2 Новалукомля Карына Пачко, якая паказала абсолютны вынік па хіміі і біялогіі», — сказаў Мікалай Фяскоў.

Сертыфікаты, які ў мінулым годзе, будучы выданы ўсім, хто атрымаў ад 11 вышэй балаў. З гэтага года паступаючы, якія набралі на ЦТ 1-6 балаў, не змогуць падаць свае дакументы ў вышэйшыя навучныя ўстановы. Ім прадастаўлена права атрымаць сярэдняю спецыяльную адукацыю. Тых, хто набраў 0 балаў, будучы пазбаўлены права падаваць дакументы для ўдзелу ў конкурсе як у ВНУ, так і сярэдня спецыяльнай навукальнай установы. Першымі імкнуцца атрымаць сертыфікаты абітурыенты, якія плануюць паступаць у ВНУ славных ведамстваў і культуры. Бо для іх з сённяшняга дня ўжо адкрыты магчымасць падачы дакументаў у прыёмныя камісіі.

Спецыялісты РІКВ у гэты час пачынаюць падводзіць вынікі праведзеных іспытаў. Мікалай Фяскоў адзначыў, што для ўдзелу ў ЦТ па рускай мове былі зарэгістраваны 95 тыс. 900 чалавек. З іх — 93 тыс. 507 чалавек прайшлі ЦТ, 19 былі выдалены. У цэлым вынікі выканання тэстаў па гэтым прадмеце нязначна адрозніваюцца ад мінулага года. Сто балаў атрымалі па рускай мове 19 абітурыентаў. У 2011 годзе такіх чашчліўчэкаў было 7 чалавек. Нуль балаў у трох удзельнікаў ЦТ па рускай мове. Сем балаў па рускай мове не на-

браві 3,67 працэнта абітурыентаў. Для ўдзелу ў ЦТ па беларускай мове зарэгістраваліся 45 тыс. 199 чалавек. Прайшлі ЦТ — 44 тыс. 70 чалавек, 6 былі выдалены. Як адзначыў Мікалай Фяскоў, 100 балаў па беларускай атрымалі 7 абітурыентаў, у 2011 годзе іх было пяцёрка. Нуль балаў у аднаго удзельніка гэтага іспыту. Па беларускай мове не набралі 7 балаў 2,65 працэнта абітурыентаў.

Для ўдзелу ў ЦТ па матэматыцы былі зарэгістраваны 95 тыс. 163 чалавек. З іх 91 тыс. 437 прайшлі ЦТ, 17 былі выдалены. Прычым 100 балаў на цэнтралізаваным тэсціраванні па матэматыцы атрымалі 46 абітурыентаў (у мінулым годзе іх было 33). Разам з тым, не пераадолелі парога 7 балаў 11,27 працэнта ад агульнага ліку абітурыентаў. Гэты вынік супастаўна з мінулым годам, калі такіх абітурыентаў было амаль 11 працэнтаў.

Фізіку планавалі здаваць 44 тыс. 120 чалавек. З іх 41 тыс. 572 прайшлі ЦТ. Пяць чалавек былі выдалены. Выканаць усе 30 заданняў за адведзеныя 180 мінут і набраць 100 балаў змоглі толькі два удзельнікі тэсціравання па фізіцы. Не справілі ні з адным заданнем, а значыць, набраў 0 балаў, 41 абітурыент. Не пераадолелі парога 7 балаў больш за 9 працэнтаў (3 тыс. 915 абітурыентаў).

Для ўдзелу ў ЦТ па замежных мовах былі зарэгістраваны 34 тыс. 804 чалавекі (англійская мова — 27 тыс. 983, нямецкая — 5 тыс. 226, французская — 1 тыс. 267, іспанская — 328), прайшлі ЦТ 33 тыс. 74 абітурыенты (26 тыс. 646 — па англійскай мове, 4 тыс. 923 — па нямецкай, 1 тыс. 194 — па французскай і 311 — па іспанскай мове). Адзін з удзельнікаў ЦТ па англійскай мове быў выдалены. 100 балаў у гэтым годзе атрымалі 2 удзельнікі тэсціравання па англійскай мове і 2 — па нямецкай. Максімальны бал (98) па французскай і іспанскай мовах атрымалі па адным удзельніку тэсціравання. **СТАР 2**

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар ЧАРНЯЎСКІ, начальнік упраўлення па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры: *Міністэрства культуры падрыхтавала практ указу, які даць магчымасць інвестарам набываць закінутыя гістарычныя будынкі (у выглядку адсутнасці на іх попыту з боку ўдзельнікаў аўкцыянаў) за адну базавую велічыню (на першы год складае Вr100 тыс.). Гэта даць магчымасць стымуляваць цікавасць інвестараў да аднаўлення старадаўніх дамоў, перш за ўсё радавых сядзіб у Беларусі.*

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+ 26°
Віцебск	+ 27°
Гомель	+ 25°
Гродна	+ 25°
Магілёў	+ 28°
Мінск	+ 26°

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 10.07.2012 г.

Долар ЗША	8360,00
Еўра	10280,00
Рас. руб.	253,50
Укр. грыўня	1032,70

БЕЛАРУСЬ ПА КОЛЬКАСЦІ НАСЕЛЬНІЦТВА ЗАЙМАЕ 85-е МЕСЦА У СВЕЦЕ

Беларусь па колькасці насельніцтва займае 85-е месца ў свеце, 16-е месца сярод еўрапейскіх дзяржаў, 5-е месца сярод краін СНД. Аб гэтым паведаміла карэспандэнту БЕЛТА прэс-сакратар Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кандраценка.

Наша рэспубліка па колькасці насельніцтва бліжэй да такіх краін, як Балівія, Швецыя, Самалі і Азербайджан. Паводле статыстычных звестак, на пачатак гэтага года ў Беларусі налічвалася 9 млн 465 тыс. жыхароў, на пачатак чэрвеня гэтага года — 9 млн 458 тыс. чалавек. Самая шматлікая сярод абласцей рэспублікі — Гомельская (1 млн 429,7 тыс. чалавек), сярод раёнаў — Барысаўскі раён Мінскай вобласці (185,3 тыс. чалавек). Самым маленькім сярод гарадоў па колькасці з'яўляецца Дзісна Віцебскай вобласці (1,7 тыс. чалавек).

Тры чвэрці насельніцтва Беларусі — гараджане. У выніку працэсу ўрбанізацыі колькасць гарадскога насельніцтва з кожным годам павялічваецца. На пачатак гэтага года яна дасягнула 7 млн 175 тыс. чалавек.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

АНАЛАГ ТЭЛЕКАНАЛА EURONEWS МОЖА БЫЦЬ СТВОРАНЫ НА ПОСТСАВЕЦКАЙ ПРАСТОРЫ

Спікер Дзярждумы Расіі Сяргей Нарышкін прапанаваў стварыць на постсавецкай прасторы навіны канал, свайго роду аналаг Euronews. Выступаючы сёння перад студэнтамі Бакінскага славянскага ўніверсітэта, ён адзначыў, што агульная інфармацыйная прастора Еўразійскага саюза будзе працаваць не толькі на еўразійскую «тройку», гэта значыць Расію, Беларусь і Казахстан, але і на іншыя краіны, уключаючы Азербайджан. «У якасці першага кроку мне бачыцца, напрыклад, стварэнне навіннага канала, падобнага да Euronews, на ўсёй постсавецкай прасторы», — сказаў Нарышкін.

У ЗША АД СПЯКОТЫ ПАМЕРЛІ 74 ЧАЛАВЕКІ

За два тыдні ў ЗША ад спякоты памерлі як мінімум 74 чалавекі. Пра гэта паведаміла NBC. Асабліва пацярпеў Сярэдні Захад і ўсход ЗША. Тэмпература ў шэрагу штатаў нашмат перавышае звычайную для гэтага часу. Так, у Чыкага з 4 па 6 ліпеня яна трымалася на ўзроўні каля 38 градусаў Цэльсія. У Сэнт-Луісе (Місуры) такая тэмпература ці нават вышэй адзначалася 10 дзён запар, з 28 чэрвеня па 7 ліпеня. У акрузе Калумбія тэмпература каля 38 градусаў трымалася да 8 ліпеня. Людзі гінуць у дамах, у якіх няма вентыляцыі, ім становіцца дрэнна на вуліцы, у аўтамабільх. Пры гэтым сотні тысяч амерыканцаў на ўсходзе краіны застаюцца без электрычнасці і не маюць магчымасці выкарыстаць кандыцыянеры. Лініі электраперадач былі абарваны ў выніку ўрагану, які пранёсся па ўсходніх штатах увечары 29 чэрвеня.

НЯМЕЦКІЯ УЛАДЫ ВЫРАШЫЛІ ўВЕСЦІ КАМЕНДАНЦКІ ЧАС ДЛЯ ПАДЛЕТКАЎ

Міністэрства па справах сям'і Германіі на чале з Крысцінай Шродэр прапанавала ўвесці каменданцкі час для падлёткаў, каб такім чынам змагацца з пінгваным сярод непаўналетніх. Пра гэта паведаміла Bild am Sonntag са спасылкай на праект новага закона, які аказвае ў распараджэнні выданні. У прыватнасці, урад прапанаваў забараніць падлёткам, маладзёжым за 16 гадоў з'яўляцца пасля 20:00 ва ўстановах або на мерапрыемствах, дзе прадаюць алкаголь. Іх могуць пусціць туды толькі пры ўмове, што яны прыйдуць у суправаджэнні бацькоў або апекуноў.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

РАСІЯ ПРЫСПУСЦІЛА СЦЯГІ...

У выніку паводкі ў Краснадарскім краі загінуў 171 чалавек, а яшчэ 17 чалавек лічача зніклі без вестак. Усяго ад стыхія пацярпелі больш як 24 тысячы чалавек. Затоплены гарады Крымск, Новарасійск і Геленджык, а таксама некалькі вёсак. Мясяцовы ўлады абяцалі пачаць выплату кампенсацыі пацярпелым ужо ў панядзелак, 9 ліпеня, і пачаць будаваць новыя дамы да зімы.

Мясяцовыя жыхары выказвалі здагадку, што прычынай паводкі паступіла скідванне вады з Нэбарджаўскага вадасховішча. Следства прызнала факт скідвання, аднак прыйшло да высновы, што яго не магло паслужыць асноўнай прычынай катастрофы. Паводка на Кубані, якая здарылася з-за праліўнага дажджу, стала самай цяжкай і разбуральнай за ўсю гісторыю. Колькасць ахвяр трагедыі пастаянна расце.

9 ліпеня быў аб'яўлены ў Расіі днём нацыянальнай жалобы. Краіна смуткавала па ахвярах адразу дзвюх трагедый: небывалай паводкі ў Краснадарскім краі і страшнай аўтакатастрофы ва Украіне, у якой загінула група расійскіх паломнікаў.

КОРАТКА

Беларусы змогуць ажыццяўляць плаццы, не перадачы пры гэтым грашовыя сродкі непасрэдна кур'еру. Такая норма прадувадзена пастановай Саўміна № 291 «Аб унясенні дапаўненняў і змяненняў у пастанову Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 15 студзеня 2009 г. № 31», у якой укладваюцца асобныя патрабаванні да продажу тавараў праз інтэрнэт-магазіны. Гэта пастанова ўступае ў сілу з 10 ліпеня, паведаміла намеснік міністра гандлю Ірына Наркевіч. Як расказала намеснік міністра, упершыню на постсавецкай прасторы ўведззеныя патрабаванні аб абавязковым размешчэнні на галоўнай старонцы гандлёвага сайта вычарпальнай інфармацыі аб прадаўцу, а таксама ўзору гандлёвага чэка, каардынаты рэгулюючага органа, у які можа звярнуцца спажывец па абарону сваіх правоў.

Камеры фотафіксацыі на М-1 ужо выявілі амаль 500 ліхачоў, паведамілі ва УДАІ МУС Беларусі. Калі кіроўца перавысіў хуткасць на 10-20 км/г, яму будзе выпісаны мінімальны ў такой сітуацыі штраф — 0,5 базавай велічыні (цяпер адна базавая складае Вr100 тыс.); пры перавышэнні хуткасці на 20-30 км/г штраф складае адну базавую велічыню, а калі кіроўца разганяўся мінімум на 30 км у гадзіну вышэй дапушчальнага, штраф складае тры базавыя велічыні. У выпадку паўторнага парушэння на працягу года меры будуць больш жорсткімі. Адзакні ў талоне аб правапарушэнні не будзе.

ШТО ВАМ МОЖА РЭЗКА ПАГОРШЫЦЬ НАСТРОЙ АЛЬБО ўЗНЯЦЬ?



Таццяна БУГАЕВА, загадчык лабараторыі прадпрыемства «Оршавадаканы»:

Калі мой муж памёр, гэта стала для мяне ўдарам лёсу. Людзі яго вельмі паважалі, рукі ў яго былі жалатыя... Але жыццё працягваецца. Вельмі хачу, каб была шчаслівая мая дачка Ганна і каб у яе як мага часцей быў добры настрой. Яна вучыцца ў Мінска, ва ўніверсітэце, на трэцім курсе эканамічнага факультэта.

Хацела б, каб яна атрымала адукацыю і прыйшла працаваць у нашу арганізацыю. Разам будзем працаваць, радавацца і дапамагаць адна адной.

Аляксандр ГРЫГОР'ЕЎ, дырэктар віцебскага «Беларускага тэатра «Лялька»:

Зараз у мяне выдатны настрой і, бадай, сапсаваць яго можа толькі дрэннае надвор'е. Узнімаецца настрой, калі ўсё атрымліваецца, удала складаецца, калі планы рэалізуюцца, а мары збываюцца.

Вось прыехаў да нас польскі тэатр. Выдатны тэатр. І сёння дзякуючы гэтаму распачынаецца міжнародны фестываль тэатра лялек і анімацыйных фільмаў для дарослых «Лялька таксама чалавек». Мы доўга чакалі гэтага, думалі, як гэта будзе. Цяпер узрунены, што ўсё будзе выдатна: і гледачы прыйдуць, і водгукі будуць добрыя, і спектаклі цікавыя.

Віктарыя ДАШКЕВІЧ, супрацоўніца газеты «Віцебскі праспект»:

Настрой вельмі добры, бо стала па-летняму цёпла. Нядаўна вельмі моцна сапсавала настрой гісторыя з птушанатамі бакланамі. Я проста ў стрэсе знаходзілася... А сёння убачыла птушану вераб'я, якое выпала з гнязда. Настрой сапсаваўся, але ненадоўга — вырашылі разам з калегай яго забраць і выгадаваць.

Падрыхтаваў Аляксандр ПУКШАНСКІ.

2 ПАДЗЁННАЕ

БЕЛАРУСЬ ГАНАРЫЦЦА КЛІМУКОМ

Аляксандр Лукашэнка павіншаваў лётчыка-касманаўта СССР, двойчы Героя Савецкага Саюза Пятра Клімука з 70-гадовым юбілеем.

«Вы ўнеслі вялізны ўклад у развіццё касманаўтыкі, заслужылі сусветнае прызнанне і высокі аўтарытэт. Беларусь па праве ганарыцца Вамі — сваім выдатным сынам», — гаворыцца ў віншаванні.

«Упэўнены, што Вашы розум, вопыт і талент і ў далейшым будуць садзейнічаць умацаванню навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва Беларусі і Расіі», — адзначаў кіраўнік дзяржавы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА ПАВІНШАВАЎ ПРЭЗІДЭНТА УКРАЇНЫ З ДНЁМ НАРАДЖЭННЯ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Украіны Віктара Януковіча з днём нараджэння. Аб гэтым БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе беларускага лідара.

«Упэўнены, што брацкія Беларусь і Украіна і ў далейшым захаваюць традыцыйнае дружальное характар двухбаковага супрацоўніцтва, развіваючы яго ў атмасферы поўнага ўзаемаразумення і павягі», — гаворыцца ў віншаванні.

КІРАЎНІК БЕЛАРУСІ ПАВІНШАВАЎ ПРЭЗІДЭНТА АРГЕНТЫНЫ З НАЦЫЯНАЛЬНЫМ СВЯТАМ

Кіраўнік беларускай дзяржавы Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Аргенцінскай Рэспублікі Крыстыну Фернандэс да Кіршнер з нацыянальным святам — Днём Незалежнасці. Аб гэтым БЕЛТА паведамліў ў прэс-службе беларускага лідара.

Прэзідэнт Беларусі выказаў упэўненасць, што сумеснымі намаганнямі ўдасца стварыць умовы для развіцця плённага супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі.

«ПЕРШЫ ЭТАП ВЫБАРАЎ ДЭМАНСТРУЕ БОЛЬШУЮ АКТЫЎНАСЦЬ ГРАМАДСКІХ АБ'ЯДНАННЯЎ І ПАРТЫЙ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Прынамсі, вылучана прадстаўнікоў у склад выбарчых камісій больш, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах. І конкурс у цэлым па рэспубліцы на адно месца ў акруговай камісіі складае 1,5 чалавека на месца, а ў Мінску і Гомельскай вобласці — 2 чалавекі на адно месца ў камісіі.

Колькасць месцаў ва ўсіх камісіях абмежаваная і не можа быць большай за 13 чалавек, заўважыў скаратар ЦВК, таму натуральна, што не ўсе з прадстаўленых кандыдатур трапяць у склад камісій.

Кандыдаты ад палітычных партыяў Беларусі ў складзе акруговых выбарчых камісій склалі 18,8 працента ад агульнай колькасці прэтэндэнтаў. Федэрацыя прафсаюзаў Беларусі прапанавала ў склад камісій 279 чалавек, Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь» — 110 чалавек, Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі — 108 чалавек, Беларускае грамадскае аб'яднанне ветэранаў — 98 чалавек, КПБ — 94 чалавекі, Партыя «Справядлівы свет» — 88 чалавек, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці — 49 чалавек, Партыя БНФ — 48 чалавек, Аб'яднаная грамадзянская партыя — 34 чалавекі, Беларуска аграарная партыя — 20 чалавек, Беларуска сацыяльна-спартыўная партыя — 17 чалавек. Яшчэ пяць партый вылучылі менш за 10 чалавек ад кожнай. Не ўдзельнічалі ў вылучэнні кандыдатаў у акруговыя камісіі Беларуска патрыятычная партыя і Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ.

«Не вылучыў сваіх прадстаўнікоў і Беларускі саюз жанчын, — праінфармаваў Мікалай Лазавік. — Там не паспелі правесці пасяджэнне вышэйшага кіруючага органа. Не выключана, што па аналагічнай прычыне не ўдзельнічала ў вылучэнні кандыдатаў у акруговыя камісіі Беларуская і патрыятычная партыя. Што да партыі Пазняка, то яна прытрымліваецца сваёй пастаяннай стратэгіі — байкоту выбараў».

Усяго ў склад акруговых выбарчых камісій было вылучана 2127 чалавек на 110 акруг. У тым ліку ад палітычных партый і іншых грамадскіх аб'яднанняў — каля 60 працентаў ад агульнай колькасці прэтэндэнтаў. Грамадзянне шляхам падачы заву прапанавалі каля 30 працентаў кандыдатаў, працоўныя калектывы — 10,8 працента.

9 ліпеня прэзідыумы абласных, Мінскага гарадскога Саветаў дэпутатаў і абласных, Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт правялі пасяджэнні, на якіх павінны былі сфарміраваць склад акруговых камісій. Усяго на парламенцкіх выбарах іх будзе працаваць 110. У тым ліку ў Мінску — 20. У Мінскай і Гомельскай абласцях — па 17 камісій, у Брэскай — 16, у Віцебскай — 14, Магілёўскай і Гродзенскай — па 13 акруговых выбарчых камісій.

Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

■ У краіне

ВЫБАРЫ-2012: ПРЫЦЫПОВА НОВЫ РАСКЛАД



18 чэрвеня Прэзідэнт Рэспублікі Беларусі Аляксандр Лукашэнка падпісаў указы, якія вызначаюць тэрміны правядзення выбараў у парламент: у Палату прадстаўнікоў — 23 верасня 2012 года; у Савет Рэспублікі — у перыяд з 30 чэрвеня па 30 верасня 2012 года. Гэтак у Беларусі пачалася парламенцкая выбарчая кампанія.

Асабліваасць выбараў 2012 года не толькі ў тым, што яны будуць праходзіць па новых правілах, згодна з якімі палітычныя партыі і звычайныя грамадзяне будуць мець магчымасць больш проста вылучаць кандыдатаў у Палату прадстаўнікоў. Гэтыя працэдурныя моманты, які і пазіцыя ў дачыненні да іх з боку БДПіГЧ АБСЕ, выглядаюць даволі прадказальнымі. Больш значным з'яўляецца пытанне аб тым, якім будзе наступства парламенцкіх выбараў, іх стратэгічныя вынікі.

Вядомы палітолаг, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка» Вадым Гігін адзначаў адзін з іх — значнае, на 85%, аднаўленне складу парламента. Паколькі, на думку эксперта, сярод новых парламентарыяў амаль не будзе моладзі, то становіцца відавочна, што новымі парламентарыямі стануць людзі, якія зараз працуюць ці на дзяржаўных пасадах, ці ў кіраўніцтве прадпрыемстваў ці ўстановаў культуры, адукацыі, аховы здароўя. Іншымі словамі, аднаўленне складу парламента будзе азначаць таксама прасоўванне па службе кіраўнічых кадраў «на месцах».

Яшчэ больш значным фактарам выбараў 2012 года будзе з'яўляцца тое, што новы склад парламента будзе аддзяляць значную ролю ў інтэграцыйных працэсах, удзельнікам якіх сёння з'яўляецца Рэспубліка Беларусь. Гэта, перш за ўсё, развіццё Адзінай эканамічнай прасторы і патэнцыяльна — стварэнне Еўразійскага саюза, а таксама далучэнне да Сусветнай гандлёвай арганізацыі. Больш за тое, новы склад парламента будзе адказваць і за верагоднае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, якое стане незалежным, калі на глабальным узроўні не будуць знойдзены сродкі для прадукцыйнае другой хвалі фінансаво-эканамічнага крызісу. А спадзяванне на тое, што такія сродкі будуць знойдзены, няма ніякіх падстаў.

Што значыць усё вышэйпадазенае? Гэта значыць, што на выбарах 2012 года галоўнае значэнне будзе мець агенда, якая складаецца з наступных пунктаў: 1. Якую стратэгію выжывання можа рэалізаваць Беларусь у абставінах другой хвалі глабальнага фінансаво-эканамічнага крызісу? Якія геапалітычныя, эканамічныя, фінансавыя маневры могуць дапа-

магаць мінімізаваць страты ад паніжэння глабальных цен на нафту і газ, а таксама імклівага паніжэння глабальнага і расійскага попыту на прамысловыя тавары? Ці здолее Беларусь знайсці для сябе новыя месца ў глабальным падзеле працы?

2. Што Беларусь будзе рабіць у Еўразійскім саюзе? Як яна зможа паўплываць на працэс яго стварэння? Які сцэнарый еўразійскай інтэграцыі адпавядае нацыянальным інтарэсам і як мы можам здзейсніць такі сцэнарый? Якую ролю будзе аддзяляць Беларусь у кантэксце магчымага збліжэння Еўрапейскага і Еўразійскага саюзаў?

3. Як беларускае грамадства адкажа на пагаршэнне эканамічнай сітуацыі? Ці здолее яно кансалідавацца і захаваць сацыяльную мадэль, а мабыць, і раскрываць нывыкарыстаны патэнцыял «нізавой» сацыяльнай мабілізацыі? Або мы будзем назіраць расслаенне насельніцтва, дэзінтэграцыю грамадства, падзел людзей на «эканамічна эфектыўных» і «усіх астатніх»? Якой будзе пазіцыя і роля дзяржавы ў дачыненні да гэтых працэсаў?

Вось гэтыя тры блокі пытанняў, на мой погляд, цалкам вызначаюць палітычны сцэнарый сучаснасці, а таксама бліжэйшай будучыні. Але, на жаль, не гэтыя пытанні клопаюць прадстаўнікоў беларускай апазіцыі.

Наогул, першы погляд на заявы розных членаў апазіцыйнай супольнасці прымушае падумаць, што галоўнае пытанне, якое яны зараз вырашаюць, — гэта пытанне аб тым, ці мае сэнс сам уздел у выбарах. Больш за ўсё перадвыбарчых заву і дэклаарацыў з боку апазіцыі дачынацца пытанню аб мэтазгоднасці байкоту ці паўнаваартаснага ўдзелу ў кампаніі.

Так, да «актыўнага байкоту» кампаніі гатовы аргамітэт партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Аналагічную стратэгію заяўляе грамадзянская кампанія «Еўрапейская Беларусь».

Даволі арыгінальна, прамеркаваў пазіцыю па гэтым пытанні заняла Аб'яднаная грамадзянская

партыя. Яна збіраецца вылучаць сваіх кандыдатаў, але ж не для таго, каб пазмагацца за выбарчычку. Кандыдаты ад АГП у 2012 годзе называюцца «спікеры» і іх асноўная мэта — данесці пазіцыю партыі да насельніцтва Беларусі. А затым — здымаць сваю кандыдатуру.

Амаль аналагічную мэту ставіць перад сабой старшыня партыі БНФ Аляксей Янукевіч. «Мы дамоўліся, што максімальна будзем высюваць людзей у выбарчыя камісіі, максімальна будзем вылучаць кандыдатаў па ўсіх акругах, дзе мы зможам знайсці моцных кандыдатаў і сфарміраваць іх каманды», — адзначаў Янукевіч. І дадаў, што партыя БНФ мае намер зняць усіх сваіх кандыдатаў да пачатку датарміновага галасавання.

Больш актыўнай пазіцыі прытрымліваюцца структуры, якія збіраюцца на выбарах «ісіці да канца». Гэта Беларуска партыя левых «Справадлівы свет», Беларуска партыя зялёных, грамадзянская кампанія «Гавары праўду».

Новым феноменам на выбарах 2012 года можна назваць прарасійскую апазіцыю. Яна прадстаўлена, перш за ўсё, Ліберальна-дэмакратычнай партыяй Сяргея Гайдукевіча, які ўжо заявіў, што ён рэзка супраць байкоту. Даволі актыўна паводзіць сябе і яшчэ адна прарасійская група, на чале якой стаіць кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага партала «Імперыя» Юрый Баранчык. Ёсць інфармацыя аб тым, што гэтая суполка, якая зараз спрабуе стварыць грамадзянскае аб'яднанне «Еўразійскі грамадзянскі саюз», таксама будзе прымаць актыўны ўдзел у выбарах.

Такім чынам, з усёй апазіцыі найбольш гатуюнасць ісіці на выбарах да канца паказваюць тыя палітычныя структуры, якія ў значнай ступені звязаны з Масквой (гэта тычыцца таксама і кампаніі «Гавары праўду», і Беларускай партыі левых).

У гэтых абставінах структурны грамадска-палітычныя структуры, які заўсёды, будучь прымаць самы актыўны ўдзел у кампаніі. Я стала відавочна пасля пасяджэння рэспубліканскай рады грамадзянскага аб'яднання «Белая Русь», прапрадзіцкай структуры падыходзяць да кампаніі мабілізаванымі. А гэтак значыць, што асноўнымі дзейнымі асобамі на працягу кампаніі будучь прарасійскай (у той ці іншай ступені) апазіцыйныя арганізацыі і арганізацыі прапрэзідэнцкай.

І гэта, шчыра кажучы, новая палітычная сітуацыя, з якой беларуская дзяржаўнасць яшчэ не сутыкалася.

Юры ЦАРЫК, палітычны аналтык, кіраўнік Грамадскага прэс-цэнтра Дома прэсы

ПРОПУСК У СТУДЭНЦКАЕ ЖЫЦЦЁ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Не змаглі правільна выканаць ні аднаго задання па англійскай мове 4 чалавекі, па нямецкай — 2. Не пераадолелі парогта 7 балаў 0,1 працэнта абітурыентаў па англійскай мове, 0,04 працэнта — па нямецкай і 0,08 працэнта — па французскай.

Для ўдзелу ў ЦТ па бялорусі былі зарэгістраваны 28 тыс. 636 чалавек. З іх 27 тыс. 652 прайшлі ЦТ. Адзін чалавек быў

выдалены. У параўнанні з мінулым годам выраста колькасць абітурыентаў, якія атрымалі 100 балаў, — 7 чалавек. У мінулым годзе на вышэйшай бал выйшаў толькі адзін абітурыент. Значна зменшылася колькасць абітурыентаў, якія атрымалі нуль балаў, — 3 чалавекі. У 2011 годзе іх было 11. Парога 7 балаў не пераадолеў 0,15 працэнта ўдзельнікаў тэсціравання па бялорусі. Для ўдзелу ў ЦТ па гісторыі Беларусі былі зарэгістраваны 21

тыс. 653 чалавекі. З іх 20 тыс. 426 прайшлі ЦТ. Трое былі выдалены. Вынікі па гісторыі Беларусі аказаліся вышэйшымі за мінулага года. Максімальны 100-бальны вынік атрымалі 16 абітурыентаў, а нулявы (мінімальны) — адзін абітурыент. Парога 7 балаў не змаглі пераадолець 0,05 працэнта ўдзельнікаў тэсціравання, якія выконвалі тэст па гісторыі Беларусі.

У цэлым, у 2012 годзе адзначаецца рост паказчыкаў выка-

нання тэстаў практычна па ўсіх прадметах. Змест тэставых заданняў адпавядаў патрабаванням праграмы ўступных іспытаў. Матэрыял па 14 прадметах быў выразна і лагічна структураваны. Заданні мелі адназначныя правільны адказ і былі размеркаваны па пяці ўзроўнях складанасці. Гэта значыць, што для ўсіх бэк выключэння ўдзельнікаў тэсціравання ў тэсце былі пасільныя заданні.

БЕЛТА.

НАВІНЫ

ПАДЗІЕ

ФАКТЫ

ФАКТЫ

ФАКТЫ

ФАКТЫ

ФАКТЫ

ФАКТЫ

ІМПЕРСКІЯ АМБІЦЫІ ЕЎРАСАЮЗА



У дыскусіі, якая адбылася ў красавіку 2011 года ў рамках «Круглага стала», што праводзіцца газетай «Советская Белоруссия», я ўздываю пытанне аб тым, што Еўрапейскі саюз імкліва ператвараецца ў імперыю, і гэта той факт, які неабходна браць пад увагу пры вызначэнні кірункаў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым Еўрасаюз, адмовіўшыся ад рэальнай дэмакратыі і толькі імітуючы яе, пры дапамозе сваёй палітыкі адмаўляецца

разумець і прызнаваць, што суседнія з ім краіны могуць мець свой уласны шлях развіцця, які базуецца на ўласных каштоўнасцях і перавагах.

У адным з самых папулярных часопісаў свету Cambridge Review of International Affairs гэтая тэма знайшла сваё развіццё ў чэрвеньскім артыкуле 2012 года Багданы Дзімітраў «Імперскае змяненне межаў у Еўропе: выпадак з Еўрапейскай палітыкай суседства». У сваёй навуковай працы даследчыца ўказвае, што дэбаты пра Еўрапейскую палітыку суседства неабходныя для таго, каб зразумець, у якога кішталту палітычнае згуртаванне трансфармуецца Еўрасаюз і якую ролю палітыка суседства ў гэтай трансфармацыі аддзяляе. Дзімітрава упэўнена, што Еўрапейскую палітыку суседства можна трактаваць як дэкларацыю імперскіх намераў ЕС.

Даследчыца дэманструе рэпертуар імперскіх тэндэнцый і стратэгіі, пры дапамозе якіх Еўрасаюз рэалізуе свае амбіцыі.

Першай імперскай стратэгіяй (рэпертурам інтэграцыі) з'яўляецца імкненне інтэграваць краіны, якія ўваходзяць у Еўрапейскую палітыку суседства, у сістэму прадлісаных ім нормаў для адпаведнасці правілам ЕС. Гэтыя нормы могуць экспартавацца без далейшага павелічэння тэрыторыі Еўрасаюза. Рэпертуар інтэграцыйных адносін мае на ўвазе, што суседзі ЕС з'яўляюцца падпарадкаванымі аб'ектамі, а не роўнымі партнёрамі Еўрасаюза. Гэта стратэгія грунтуецца на ўпэўненні, што ЕС з'яўляецца «сілай добра», каштоўнасці ЕС навязваюцца без уліку асаблівасцяў яго суседзяў, і, які ў выпадку з цывілізацыйскімі місіямі (пры дапамозе якой б'яльня каланізатары пакаралі Афрыку і Азію), грунтуецца на ўпэўненні перавагі еўрапейскіх каштоўнасцяў.

У адпаведнасці з другой стратэгіяй мультыкультурнай імперыі, праз Еўрапейскую палітыку суседства Еўрасаюз стварае новыя межы і лініі падзелу сярод сваіх суседзяў.

На думку Дзімітравай, імперская палітыка трансфармацыі межаў, якая праводзіцца Еўрасаюзам, выкарыстоўвае менш прыкметныя, але больш назойлівыя інструменты кантролю, якія базуюцца на добраахвотным падпарадкаванні і прыняцці нормаў, якія навязваюцца.

Артыкул Дзімітравай важны для разумення сутнасці працэсаў, што адбываюцца на мяжы Беларусі. Па сутнасці, у свеце

цяпер адбываецца трансфармацыя сфер уплыву, у якой найбольш магутныя канкуруючыя цэнтры спрабуюць вызначыць, у якіх геаграфічных межах яны могуць аперываваць. Новыя часы — новыя ўпэўненні аб імперыях. Цяпер імперыям не абавязкова ўключаць кантралюемыя дзяржавы ўнутр сваіх дзяржаўных межаў, калі на гэта не хапае грошай. Дастаткова кіраваць імі.

Узгадаю, што Беларусь як сусед Еўрасаюза ўваходзіць у арэал Еўрапейскай палітыкі

суседства, часткай якой з'яўляецца ў тым ліку «Усходняе партнёрства». І Беларусь за ўсе гады існавання Еўрапейскай палітыкі суседства выслухала мноства папракаў ад сваіх «еўрапейскіх партнёраў», што яна вельмі неактыўная ў рамках гэтай суседскай палітыкі, якая магла б прынесці столькі карысці для Беларусі. Пры гэтым пастаянна пералічваюцца розныя сумы дапамогі, якую атрымліваюць тыя або іншыя суседзі ЕС, якія паслухання ідуць на поўнае супрацоўніцтва з ЕС, і выказваюцца шкадаванне, што Мінск, які ўпараціцца, ні на што падобнае разлічваць не можа. Дарэчы, сумы гэтыя дастаткова невялікія, але ў некаторых грамадзян Беларусі і яны распаляюць апетыты. Разумнае ўсведамленне ўласных нацыянальных інтарэсаў і усведамленне замаскіраваных імперскіх амбіцый ЕС прывялі да таго, што беларуская дзяржава вельмі асцярожна ўзаемадзейнічае з ЕС у рамках Еўрапейскай палітыкі суседства.

Сітуацыя з імперскай трансфармацыяй Еўрасаюза незвычайна адрэзніваецца ад той дэмакратычнай рыторыкі пра абодвах частках Беларусі паважачь нейкі еўрапейскі выбар, ісіці ў еўрапейскую сям'ю народаў, да якой яна «натуральна належыць». «Еўрапейская сям'я народаў» з'яўляецца ўсёго толькі клішэ, заклікам імперскага падпарадкавання суседніх з Еўрасаюзам дзяржаў, а сістэма «дэмакратычных нормаў» ад ЕС, якая навязваецца, — інструментам падпарадкавання ўнутранай і знешняй палітыкі Беларусі інтарэсам магутнага суседа. Пры гэтым адна з найважнейшых задач ЕС — разрываць адносіны паміж Беларуссю і Расіяй, Беларусь і Украінай, каб зрабіць кожную з гэтых дзяржаў больш слабай перад тварам сваёй імперскага ўплыву. Пры дапамозе добраахвотна прымаемых тым або іншым суседам Еўрасаюза інструментаў знешняга кантролю Бруселем сваёй унутранай і знешняй палітыкі, гэта краіна не можа разлічваць стаць членам ЕС, але абавязкова страціць суверэннасць.

Сяргей КІЗІМА, доктар палітычных навук, загадчык кафедры міжнародных адносін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

УМЕРАНА ЦЁПЛАЕ НАДВОР'Е ЎСТАНОВІЦА ДА КАНЦА ТЫДНЯ

Аб гэтым паведамліла ўчора галоўны сіноптык Рэспубліканскага гідрометэаралагічнага цэнтра Людміла ПАРАШЧУК.

У аўтарку у многіх раёнах рэспублікі прагназуюцца навальніцы, месцамі моцныя ліўні і шквалістае ўзмацненне ветру да 15-20 м/сек. Тэмпературы фон па-ранейшаму будзе перавышаць кліматычную норму на 3-7 градусаў. У чацвер на большай частцы тэрыторыі Беларусі кароткачасовыя дажджы і навальніцы. У дзённыя гадзіны ў асобных раёнах магчымы моцныя дажджы, месцамі шквалістае ўзмацненне ветру. Тэмпература паветра ноччу складзе 12-19 градусаў, днём — 23-29 градусаў. Па паўднёвым усходзе Брэсцкай і Гомельскай абласцей месцамі паветра прагрэецца да 30. У заходніх раёнах, дзе прагназуюцца многа аблокаў, будзе ўсяго 20.

З пяціціх устаноўца заходняй вятры, якія пачнуць паस्ताўляць у Беларусь вільготнае, няўстойлівае акіянічнае паветра. Тэмпература паветра ноччу кажаецца 9-16, днём — ад 16 градусаў па пачунным захадзе, да 24 па паўднёвым усходзе краіны.

У выхадныя чакаецца няўстойлівае, умерана цёплае надвор'е з тэмпературай у суботу ночы 7-14, днём 17-24. Па паўднёвым усходзе Гомельскай вобласці крыку ціпелі. У нядзелю ночю прагназуюцца 9-16, днём — 17-24. Такія тэмпературы блізка да ліпенскіх норм, адзначыла Людміла Парашчук.

БЕЛТА.

ВАДЗІЦЕЛІ І СПЯКОТА

За мінулы тыдзень на дарогах Магілёўскай вобласці адбылося 7 дарожна-транспартных здарэнняў, у якіх пацярпела 12 чалавек.

6 ліпеня ў Мсціслаўскім раёне паблізу вёскі Падлужжа 49-гадовы мясцовы жыхар на «МАЗе» наехаў пры абгоне на валапасцедку: 58-гадовая жанчына атрымала траўмы, у тым ліку і адкрытую чэрапа-намагзавую.

Таксама на працягу гэтага спякотнага тыдня зарэгістравана 135 здарэнняў з матэрыяльным уронам. Гэта значыць, што людзі ў аварыях не пацярпелі, але аўтамабілі атрымалі пашкоджанні. Толькі ў Магілёве менавіта такіх ДТЗ налічлася болей за 70. Можна думаць, што не ў апошнюю чаргу влівае высокая тэмпература паветра.

— У такую спякоту прытульваюцца ўвага і рэакцыя, з'яўляюцца мялясцы і санлівацы, кружыцца галава, — пракаментавала інспектар аддзялення па агітацыі і прапагандзе Магілёўскай ДАІ Таццяна СТАРАСЦОТНІКАВА. — Таму мы настойліва рэкамендуем вадзіцелям кантраляваць сваё самаадчуванне за рулём, планаваць пазедкі на далёкі адлегласці ў ранішня прахалодныя гадзіны альбо пасля захаду сонца.

Ілона ІВАНОВА.

План

преобразования коммунальных унитарных предприятий города Гомеля в открытые акционерные общества на 2011–2013 годы


№ п/п	Наименование и адрес	Численность работающих	Стоимость активов на 01.01.2010, млн руб.	Орган управления	Срок исполнения
1	Дочернее коммунальное производственное унитарное предприятие «Экопластсервис»	101	3190	Коммунальное производственное унитарное предприятие «Гомельское городское ЖКХ»	2013

НА БЕРАЗЕ ДНЯПРА

У СВЯЦЕ «КУПАЛЛЕ» У ШКОЎСКИМ РАЁНЕ ПРЫНЯЛІ ЎДЗЕЛ АМАЛЬ 50 ТЫСЯЧ ЧАЛАВЕК З УСІХ РЭГІОНАў БЕЛАРУСІ. На «Купаллі» была арганізавана шырокая культурная праграма: работа тэматычных падворкаў, гандлёвых радоў, выстава-кірмаш народных промыслаў і рамёстваў, кніжная выстаўка-продаж. На свята з'ехаліся амаль тысячы майстроў з Беларусі, Расіі і Украіны. Экспазіцыя Горада майстроў разгарнулася на беразе Дняпра ў выглядзе аднаго з галоўных купальскіх сімвалаў — сонца, промні якога ўтвараюць вуліцы майстроў, якія чаргуюцца з вуліцамі свят.

Цэнтральнай падзеяй свята стаў гала-канцэрт майстроў мастацтваў Беларусі, Расіі, Украіны «Славянскі карагод на Купальскім свяце».

Уладзімір МАЦВЕЕЎ, БЕЛТА.



■ Кватэрнае пытанне

БЕЗ ЗГОДЫ — НЕЛЬГА

Так атрымалася, што двое нашых дарослых дзяцей (сын і дачка) сваіх сем'яў не стварылі, жывуць разам з мамі ў трохпакавай непрыватывазаванай кватэры, якую мы займаем па дагаворы найму. У апошні час сын усё часцей стаў гаварыць, што хоча падзяліць асабовы рахунак, атрымаць у сваё карыстанне адзін з пакояў. Ці можна ён гэта зрабіць без згоды сястры і нашай, бацькоўскай?

В.К., г. Мінск.

Не, не можа. Асобны фінансава-асабовы рахунак сведчыць аб наяўнасці самастойнага права карыстання жылым памяшканнем. Ён адрываецца пасля заключэння дагавора найму жыллага памяшкання, па ім налічваецца плацэжы за карыстанне жылбм і камунальныя паслугі. Падзяліць асабовы рахунак можна толькі пры змяненні дагавора найму. Гэта па-першае.

Па-другое, згодна з жылёвым заканадаўствам, паўналетні член сям'і наймальніка кватэры мае права з п'ямовай згоды апошняга і іншых членаў сям'і, якія пражываюць з ім, патрабавання прызнання яго наймальнікам па раней заключаным дагаворы найму замест першапачатковага наймальніка. Такое ж права ёсць у любога дзяздольнага члена сям'і ў выпадку смерці наймальніка або страты ім права на жылло памяшканне.

Паўналетні член сям'і наймальніка таксама мае права патрабавання заключэння з ім асобнага дагавора найму, калі з п'ямовай згоды астатніх паўналетніх членаў сям'і, якія пражываюць з ім, і ў адпаведнасці з плошчай, якая прыпадае на яго долю (або ў адпаведнасці з пагадненнем аб парадку карыстання кватэрай, заключаным паміж членамі сям'і) яму можа быць выдзелены ізаляваны пакой.

Віктар САВІЦКІ

■ Ну і ну!

УСЯ СЯМЕЙКА — «ХУЛІГАНКА»

З гэтай гісторыі можна было б толькі пасмяяцца, каб яна была анекдотам. Але ж гэта — выпадак з жыцця...

— 53-гадовая мінанька разам са сваёй 30-гадовай дачкой, маленкай унучкай і сяброўкай дачкі вярталіся з прагулкі дадому. Каля пад'езда на шляху людзей паўстала кампанія нападціку ў складзе 50-гадовай жыхаркі гэтага ж дома і яе дзяцей: дачкі і двух сыноў, — распавяла падрабязнасці гэтага здарэння прэс-сакратар РУУС г. Мінска Вольга Куцко. — Хлопцы пачалі зневажаць гэтых людзей, а потым і ўвогуле... накінулі на іх з кулакамі. Больш за тое, да хлопцаў далучыліся і астатнія члены сям'і... Пакуль яны разам збівалі маці і дачку, сяброўка апошняя паспела з дзіцем забегчы ў пад'езд.

Тое, што адбывалася каля дома, заўважыла суседка пацярпелых. Яна і выклікала міліцыю. Зараз па факце праводзіцца праверка. Не выключана, што інаватым можа пагражаць крымінальна адказнасць. Дарэчы, як высветлілася, хлопцы ўжо неаднойчы прыцягваліся да крымінальнай адказнасці за хуліганства і рабаванне.

Сяргей РАСОЛЬКА

■ Добрая навіна

ЯШЧЭ АДЗІН САДОК У СПАЛЬНЫМ РАЁНЕ

Добрым падарункам для жыхароў «спальнага» раёна Віцебска стане дзіцячы садок. Дарэчы, у сталіцы «Славянскага базару» ёсць даўняя традыцыя — у месца, калі праводзіцца фестываль, стараюцца здаваць пад ключ медыцынскія, спартыўныя і іншыя ўстановы грамадскага прызначэння. Што датычыцца садка, калі не паспеець здаць яго да пачатку «базару», дык да пачатку восені здадуць абавязкова — запэўнілі будаўнікі.

У новых спальных мікраараёнах, якія гарадзяне называюць агульным словам «Білева» (хоць ёсць «Білева-1» і «Білева-2»), доўгі час наогул не было ні садка, ні школы. А сярод былых і цяперашніх наваесельчых нава-сёлцаў нямама сем'яў з дзецьмі. Зразумела, узнікне праблема — у які садок іх вадзіць? Адну дашкольную ўстанову для жыхароў

«Білева» пабудавалі, але ж яна праблему не вырашыць. І ўжо ў гэтым ліпені будаўнікі пастараюцца здаць яшчэ адзін садок пад ключ. Як раскажа Віктар ШЫПКО, намеснік галоўнага інжынера прадпрыемства «Капітальнае будаўніцтва горада Віцебска», садок прыме 230 хлопчыкаў і дзяўчынак. Тут, акрамя ўсяго іншага, будзе і басейн. Каб хутчэй завяршыць усе работы, будаўнікі працуюць і ў выхадныя. Прафесіяналам дапамагаюць байцы студэнцкіх атрадаў. На момант падрыхтоўкі артыкула на аб'екце завяршалі аддзелачныя работы, уцяплялі фасад, займаліся добраўпарадкаваннем.

Прыкладны кошт будаўніцтва — каля 25 мільярдаў рублёў.

— Паралельна ў Віцебску, пачынаючы са студзеня бягучага года, будзеца яшчэ адзін дзіцячы сад — у мікрааёне «Мед-цэнтр». — кажа старшыня Віцебскага гарвыканкама Віктар

«... У ПАНТЭОНЕ БЕЛАРУСКІХ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ ГЕРОЯЎ КУПАЛА БЫЎ БЫ НА ПЕРШЫМ МЕСЦЫ»

У СУБОТУ БЕЛАРУСЬ АДСВЯТКАВАЛА 130-ГОДДЗЕ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ ЯНКІ КУПАЛЫ.

КУПАЛЬСКАЯ НОЧ ЗМЯНІЛАСЯ КУПАЛАЎСКИМ ДНЁМ У ВЯЗЫНЦЫ

Распавядае дырэктар музея Янкі Купалы Алена ЛЯШКОВІЧ:

— Сёлетняе свята — юбілейнае, праводзіцца яно 40-ы раз. Усе тры складнікі: песня, паэзія, народныя рамёствы сталі для яго традыцыйнымі. Адзіная ўмова, якую мы перад сабой паставілі ў гэтым годзе: на святкаванні гучаць толькі вершы Купалы і песні на яго вершы. Наведнікі свята ўдзельнічалі ў акцыі «Чытаем Купалу разам». Любы ахвотны мог атрымаць паштоўку з вершам Янкі Купалы і прачытаць яго на малой сцэне. Завяршаецца і конкурс бардаўскай песні «Купалаўскія вакацыі». Адна з асноўных мэт свята — папулярызаванне літаратурнага турызму ў Беларусі.

Ужо ў поўдзень уся плошча мемарыяльнага запаведніка «Вязынка» стала пляцоўкай сапраўднага фестывалю. Кожны ў мінулы суботу знайшоў бы для сябе заняткаў у Вязынцы. Фармат гэтаму спрыяў. Адрозна на дзвюх канцэртных пляцоўках выступалі артысты. Чыталі вершы Купалы, спявалі і танчылі на пляцоўцы ля свірана. Усе ахвотныя наведвалі месцы музэй. Для тых, хто стаўся, побач прадавалася марозіва і квас. Многія ратаваліся ад спікі ў вадзе невялікай рачулікі побач.

Па ўсёй Вязынцы рассыпаліся, нібы грыбы пасля дажджу, брэзентавыя шапікі з самай разнастайнай прадукцыяй. Знайсці ў іх можна было літаральна ўсё: ад зборнікаў Купалы да катлет і агуркоў. Асаблівым попытам карысталіся сувеніры: людзі з ахвотай набывалі сальмяных ялек і завушніцы з арнамантам.

Міністр культуры Павел ЛАТУШКА адзначае:

— Тое месца, дзе мы нарадзіліся, дае нам тэхнічнае, першы імпульс да жыцця. Купала нарадзіўся тут — на Купалле, адно з



самых старажытных беларускіх святаў. Бог нібы даў яму нейкі творчы імпульс, зарад для асобы, якой было наканавана стаць элітай беларускай нацыі. Перакананы, што ў пантэоне беларускіх нацыянальных герояў Купала быў бы на першым месцы. Сёння тут, у Вязынцы, шмат моладзі, яна звяртаецца да творчасці Купалы, і гэта цудоўна.

Павел Латушка звярнуў увагу на тое, што святкаванне юбілею Янкі Купалы працягваецца. Адбываюцца і яшчэ адбудуцца шматлікія мерапрыемствы. Сярод іх — працяг акцыі «Чытаем Купалу разам», сумесная праца з Белдзяржфілармоніяй, выданне кніг...

Адметна, што юбілей нашага Купалы адзначаюць і па-за межамі Беларусі: у Літве, Латвіі, Польшчы, Украіне, Расіі і нават у Вялікабрытаніі.

Вялікая колькасць беларусаў прыехала на свята. Не будзе

пераболшаннем сказаць, што ў суботу Вязынка перажыла сапраўдны наплыў творчай інтэлігенцыі Беларусі. Літаратары дзяліліся думкамі пра Купалу, чыталі ўласныя вершы, прысвечаныя класіку. Маладая паэтка Яна ЯВІЧ прызналася:

— Я ўпершыню на гэтым сваяце, але ўжо адчула, што яго атмасфера дазваляе пабыць побач з душою Купалы. І як слова на дарогу гучыць для нас цяпер паэзія песняра. Вельмі спадабаўся Купалаўскі дзень у Вязынцы: усё спрыяе таму, каб чытаць тут вершы, каб нахвіляцца высокай паэзіяй. Скажу шчыра: асабіста для мяне паэзія Купалы — гэта дарога ў літаратурнае жыццё.

Вязынка святкавала да позняга вечара. Дзень нараджэння народнага паэта Беларусі стаў сапраўды святкам народным.

Яраслаў ЛЫСКАВЕЦ, Фота Надзеі БУЖАН.



■ Дэмаграфія

У двух беларускіх гарадах дзіцячых нараджэнцаў больш, чым хлопчыкаў. Такім выключэннем з агульнага правіла з'яўляюцца Ліда і Івацэвічы, паведамліла прэс-сакратар Нацыянальнага статыстычнага камітэта Алена Кандраценка.

Як сведчыць дэмаграфічная статыстыка, у Беларусі (як, зрэшты, і ва ўсім свеце) традыцыйна перавага на баку нованароджаных прадстаўнікоў моцнага полу: штогод на 100 дзяўчынак у рэспубліцы нараджаецца ў сярэднім 106 хлопчыкаў.

Аднак у мінулым годзе ў двух гарадах рэспублікі гендарная перавага складалася на карысць нованароджаных прадстаўнікоў слабага полу: у Лідзе на 616 хлопчыкаў нарадзілася 658 дзяўчынак, у Івацэвічах — 155 дзяўчынак на 130 хлопчыкаў.

Ва ўсе часы — незалежна ад краін свету, народаў і рас — сярод народжаных малых назіраецца перавага хлопчыкаў над дзяўчынкамі (асабліва ў краінах, дзе практычна адсутнічаюць абодва: непажаданых дзяўчынак «адсяваюць» пасля ўльтрагукавых даследаванняў).

Алена ПРУС, БЕЛТА

■ Служба дні і ночы

Падчас «Славянскага базару» міліцыі спаць не даведзецца

Пакуль што ніхто з «зорак», якія збіраюцца ўзяць удзел у міжнародным фестывалі мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску», не патрабавалі ад віцебскай міліцыі «дадатковай увагі» да сваёй асобы, як і дадатковай аховы. Па самых сціплым падліках, колькасць гарадзян і гасцей, якія ў фестывальныя дні наведваюць фестывальныя мерапрыемствы, дасягне 150 тысяч чалавек. Вельмі шмат, калі ўлічыць, што насельніцтва Віцебска — менш за 400 тысяч чалавек. А парадка будучы забяспечваць у два разы больш міліцыянераў, чым звычайна. І не толькі ў эпіцэнтры фестывальных падзей, але і ў «спальных» раёнах. Рух транспарту пабяцялі не перакрываць.

— Пакуль такіх просьбаў наконт дадатковай аховы «зорак» да нас з дырэкцыі фестывалю не паступала. Але ў мінулыя гады такія пажаданні былі. Артысты звярталіся ў дырэкцыю, прасілі аказаць дапамогу — у міліцэйскім суправаджэнні, ахове грамадскага парадку, — раскажа намальнік упраўлення ўнутраных спраў Віцебскага аблвыканкама Ігар ЯЎСЕЕЎ. — У цэлым мы сочымы за парадкам у 13 атэлях, інтэрнатах, а таксама месцах харчавання артыстаў, а ўсяго такіх кавярняў і рэстаранаў больш за сорак.

Дзякуй за... вышварэзнік

У дні правядзення «базару» ў віцебскім медыцынскім выцварэзніку, разлічаным на адначасова «прыём» 14 кліентаў, будучы выдзелены дадатковыя месцы. Як адзначаў Ігар Яўсеў, гэта робіцца, зыходзячы з вольту мінулых гадоў. Колькасць месцаў павялічыцца да трыццаці.

— Хачу адзначыць, што ў выцварэзніку выдаюць чыстую бялізну, праветрываюць памяшканні. І назаўтра многія гавораць дзякуй.

«Наплыў» наведвальнікаў у гэтай спецыфічнай установе міліцэйскае начальства тлумачыць спякотным надвор'ем. І як заўважылі супрацоўнікі выцварэзніку, у асноўным сюды трапляюць прыезджыя.

Сёлета на фестывалі будучы працаваць два міліцэйскія экіпажы, на якія ўскладзены абавязак дастаўляць «вельмі невярозныя» ў медыцынскі выцварэзнік. Але перад гэтым, як падкрэсліваюць ва ўпраўленні, вартавыя прывалюць пастараюцца адшукаць сваякоў і знаёмых

банку і разлічваюцца за «камуналку», — каментуе дырэктар цэнтру Аляксандр Селязнёў. — Зразумела, было б спакусліва вырашыць свае праблемы за кошт банкаў. Аднак усё ж такое выйсе з сітуацыі памылковае і, у нейкай ступені, нават амаральнае. Таму што калі ўлічыць памер працэнтнай стаўкі па банкаўскіх крэдытах, то гэта толькі яшчэ больш заганіць чалавека ў даўгавую яму.

Аналагічныя спісы Магілёўскага цэнтру інфармацыйных сістэм мяркуюць накіроўваць такса-

п'яных грамадзян, каб тыя забралі іх дамоў. Пра асоб без п'яўнага месца жыхарства па-кляпаліся яшчэ напярэдадні «базару». Тыя, хто злоўжывае спіртным, праходзяць адпаведны курс лячэння. Накіроўваюць некаторых і ў ЛПП. Папрашаець каля храмаў і ў іншых месцах гарадзяне і госці горада падчас «базару» не ўбачаць, абцяюць прадстаўнікі праваахоўных органаў.

За непаўналетнімі міліцыя наладзіць асаблівы кантроль, каб не атрымалася так, што тата і мама на канцэрце, а дзіця «базарыць» у кампаніі равенскай. Зразумела, больш пільная ўвага за тымі падлеткамі, якія знаходзяцца на ўліку ў інспекцыі па справах непаўналетніх.

Мы вас бачым!

У Віцебску з'явілася больш камер для назірання за парадкам. Гэта стрымлівае аматараў графіці «пакінуць свае аўтографы» на мармуры плошчаў і вуліц, на фасадах дамоў. Усяго працуе больш за 115 камер, а 60 з іх напрума перадаюць выяву на пульта ва ўпраўленне ўнутраных спраў. Устаноўлены відэакамеры і ў амфітэатры, дзе адбудуцца галоўныя фестывальныя канцэрты. Дадаткова іх устаноўваць у гістарычным цэнтры, каля адноўленага Свята-Успенскага храма, на віцебскай «пірамідзе» — гандлёвым цэнтры, адкрытым нядаўна праз дарогу ад комплексу Летняга амфітэатра. Шмат камер замацавана на будынках кавярняў, банкаў і г.д.

Не раю аматарам сумніўных забаў жартаваць наконт «закладзенай бомбы». Такіх «жартаўнікоў» без праблем знаходзяць. Тым больш што часта падобным чынам «забавляюцца» дзеці. 50 міліцыянераў пастаянна сочаць за парадкам у Летнім амфітэатры. Яны ўжо не першы раз ясядуць там службоў і навучнікі працаваць з капырычнымі «зорнымі» артыстамі. Па традыцыі, для сачэння за парадкам на «базар» будучы прыцягнуты міліцыянеры з іншых рэгіёнаў. Начальнік УУС адзначае, што гэта не звязана з «кадравымі голадам».

Што тычыцца рэгуліроўшчыцы, якая на адным з «базараў» рэгулявалі рух на вуліцах, — сёлета іх не будзе. Дарэчы, тады колькасць ДТЗ не павялічылася, як не пагоршылася сітуацыя на дарогах у цэлым. Іншая справа, што многія вадзіцелі-мужчыны, які і пешаходы, падоўгу заглядаліся на прыгажунь у форме і з жазлом у руцэ.

Аляксандр ПУКШАНСКІ

■ Інфармбюро

«ЧАРНІЧНЫХ» ПАРУШАЛЬНІКАЎ НАЙБОЛЬШ НА БРЭСТЧЫНЕ

Летам у беларускім лесе можна атрымаць не толькі ўраджай ягад ці грыбоў і асалоду ад атмасферы, але і штраф у памеры да 20 базавых велічын. Менавіта ў столькі аб'ядзецца прыватнай асобе парушэнне правілаў нарыхтоўкі «лясной прадукцыі».

— Найбольшую колькасць такіх фактаў мы звычайна фіксуем у раёнах Брэсцкай вобласці, — раскажала карэспандэнту «Звязды» прэс-сакратар Міністэрства ляснай гаспадаркі Беларусі Ружана НАВІЦКАЯ. — Там маецца значная тэрыторыя, дзе расце шмат чарніц. Да таго ж, акрамя нашых грамадзян, да ліку парушальнікаў часам дадаюцца і ўкраінцы, якія падчас збору ягад пераходзяць на беларускую тэрыторыю. Гэта таксама ўплывае на агульную статыстыку.

Безумоўна, самым «папулярным» парушэннем з'яўляецца збор чарніц з дапамогай механічных прыстасаванняў, якіяносяць вялікую шкоду ягадным кустам. Падчас рэйдаў гэтыя ручныя камбайны канфіскаюцца разам з ягадамі і знішчаюцца.

З пачатку «чарнічнага» сезона за парушэнне правілаў нарыхтоўкі дароў лесу супрацоўнікі дзяржаўнай ляснай аховы аштрафавалі 300 чалавек. Падчас такіх рэйдаў кантралююць не толькі зборшчыкаў ягад, але і тых, хто смеіцца ў лесе ці не прытрымліваецца рэкамендацый аб пажарнай бяспецы.

Ганна ГАРУСОВІЧ.

УПАЎ НА ДНО КАЛОДЗЕЖА

У Валожынскім раёне выратавальнікі прышлі на дапамогу мужчыну, які ўпаў у 12-метровы калодзеж.

Як паведамлілі ў Мінскім абласным упраўленні МНС, здарэнне адбылося на прыватным падворку ў вёсцы Харытоны. Высветлілася, што мічанін 1958 года нараджэння, які выкарыстоўвае жылто пад лецішча, вырашыў пачысціць калодзеж. Адпаламаўшыся ваду з яго, мужчына па вяротцы пачаў спускацца ўніз. Аднак тая абарвалася і мужчына апынуўся на дне калодзежа глыбінёй 12 метраў. Пасля выратавання пацярпелага шпіталізавалі ў Валожынскую цэнтральную раённую бальніцу з дыягназам «закрывты пералом левага сцягна, адкрыты пералом косткі правай галёнкі, траўматычны шок».

Сяргей РАСОЛЬКА.

У ЖЫРОВІЦКІМ МАНАСТЫРЫ ЖЫВЕ МЯДЗВЕДЦА

На тэрыторыі гаспадаркі Жыровіцкага праваслаўнага манастыра жывуць лані, аслы, дзікі, конь, авечкі і іншыя жывёлы. А нядаўна адзін фермер з Ваўкавышчынскага падараваў манастыру мядзведзіцу Машу. Трохгадовая Маша ваżyць сёння 250 кілаграмаў. Яна даволі паслухмяная і вельмі шчыра пасябарвала з работнікамі манастырской гаспадаркі. Нават сама, калі яе папросяць рабочыя, прынясе тазік і паставіць тэм, дзе ёй скажучь.



Манастырскі «запарк» плануе ў бліжэйшы час набыць зубра, аленя і казулю, а таксама іншых звяроў. Цяпер праваслаўныя вернікі не толькі прыязджаюць памаліцца да Жыровіцкай іконы Божай Маці, але і наведваюць мядзведзіцу Машу і іншых жывёл.

Сяргей ЧЫГРЫН.

Ілона ІВАНОВА.

МЫ ПРАКЛАДВАЕМ ДАРОГУ БЕЛАРУСКИМ ТАВАРАМ У ДАЛЁКІЯ КРАІНЫ



Папярэднія вынікі першага пўгоддзя сведчаць аб плёне тых мер, якія накіраваны на садзейнічанне ўсебаковаму развіццю экспарту ў краіны блізкага і далёкага замежжа. У прыватнасці, удасканаленне дзейнасці Беларускай гандлёва-прамысловай палаты (БелГПП) спрыяе павелічэнню паставак туды айчынных прадукцыі і росту валютнай выручкі. Аб сённяшнім дне палаты і перспектывах росту аб'ёмаў знешняга гандлю яе членаў наш карэспандэнт Гутарчы з намеснікам старшыні БелГПП Уладзімірам УЛАХОВІЧАМ.

— Вядома, што апошнім часам істотна змяніўся кіруючы і сярэдні персанал палаты. Адсюль і першае пытанне: у чым сёння, кажучы высокім стылем, яе новае кіраўніцтва бачыць сваю місію?

— Калі зусім лаканічна, то ў паскораным і рознабаковым развіцці эканамічных сувязяў Беларусі з наваколным светам. Беларусь, як вядома, краіна з экспартна-арыентаванай эканомікай, больш за 60% яе прадукцыі пастаўляецца на замежныя рынкі. У нас індэкс экспартнаарыентаванай эканомікі вышэйшы, чым у Германіі, Францыі, Італіі і г. д. Беларусь па гэтым паказчыку ў Еўропе на другім месцы і ступае трыма Бельгіяй. Зразумела, што мы не можам сабе дазволіць працаваць толькі на ўнутраны рынак. Развіццё экспарту — наш эканамічны лёс.

Хачу падкрэсліць, што Беларускае гандлёва-прамысловае палата — недзяржаўная грамадская арганізацыя. Аднак у нас з урадам падпісана пагадненне, у рамках якога мы праз свае каналы адстойваем за межой эканамічных інтарэсаў беларускага дзяржаства. А гэта нам у значнай ступені дазваляе рабіць трывалыя сувязі з калегамі літаральна ў пераважнай большасці краін свету.

— Уладзімір Іўгенавіч, цяжка з вамі не пагадзіцца ў частцы лёсу. Але навошта падпрывесці для пашырэння экспарту ўвогуле ўступаць у БелГПП, неці дадатковыя выдаткі, марнаваць час (яго заўсёды не хапае дзелавым людзям) на пасяджэнні, сустрэчы?

— Занс членства ў БелГПП вельмі прасты і зразумелы. Мы прадастаўляем набор паслуг і інфармацыйных рэсурсаў на такіх прымальных умовах, што перавагі членства ў палате відэочынны. Нагадаю, сёння ў палату ўваходзіць каля дзюх тысяч беларускіх прадпрыемстваў. Гэта не толькі такія гіганты айчынай індустрыі, як МТЗ, МАЗ, «Беларускалі» і г. д., але і маладыя прыватныя прадпрыемствы, індывідуальныя прадпрыемствы. Прычым сярэд членаў палаты недзяржаўны бізнес складае каля 80%. БелГПП — гэта самы вялікі, самы значны і ўплывовы бізнес-саюз нашай краіны. Дастаткова сказаць, што ў свой час быў прыняты закон «Аб гандлёва-прамысловай палатцы», у якім падрабязна рэгламентавана дзейнасць палаты, вызначаны яе мэты і задачы. Галоўная з іх — садзейнічаць айчынным вытворцам-экспартёрам у прасоўванні іх прадукцыі на замежныя рынкі.

Сёння, напрыклад, затрабавана юрыдычная падтрымка прадпрыемствамі, якія займаюцца знешнеэканамічнай дзейнасцю. Мы за невялікія грошы праводзім сертыфікацыю прадукцыі беларускіх вытворцаў. Наша арганізацыйная падтрымка па ўдзеле прадпрыемстваў у міжнародных выставах за межой таксама карыстаецца ўстойлівым попытам. Мы звычайна выступаем не толькі як арганізатар паездкаў дэлегацыі прадпрыемстваў на выставы і кірмашы, але і дапамагаем наладзіць калектывы стэнд беларускіх вытворцаў. Хачу звярнуць увагу і на тое, што члены палаты атрымоўваюць шэраг бясплатных і карысных паслуг.

Сёння ў нашай палаты прыкладна 200 замежных партнёраў. Ад іх мы можам атрымоўваць і атрымоўваем актуальную дзелавую інфармацыю, з якой дзелімся з членамі палаты, заўважу, на бясплатнай аснове.

Беларуская рэклама — шалёная і... рознакаляровая

Такія вынікі паказаву Трэці фестываль беларускамоўнай рэкламы і камунікацыі AD.NAKI!, які прайшоў у Мінску.

Нагледзячы на тое, што рэкламныя прадукты на нашым рынку пераважна рускамоўныя, рэклама на беларускай мове існуе і актыўна развіваецца. Удзел у фестывалі мог узяць любы ахвотны. Таму ў конкурсах сапрабачнік як прафесійныя рэкламісты з Беларусі і замежжа, так і аматары. У гэтым годзе на фестываль было пададзена 312 работ ад 110 удзельнікаў. Згодна з правіламі фестывалю, у кожнай з 18 намінацый прысуджалася адно першае, два другія, тры трэція месцы і адно Гран-пры. Дарэчы, намінацыі, кожнай з якіх быў нададзены свой колер-асацыяцыя, дазвалялі правіць крэатыўнасць у розных кірунках: друкаваная і вонкавая рэклама, радыё- ці аўдыярэклама, сацыяльная

БІЗНЭСУ ПАТРЭБНА СТАБІЛЬНАСЦЬ

Чым прыцягальная Мар'іна Горка для Сербіі

Пытанні стварэння сумесных прадпрыемстваў на тэрыторыі Пухавіцкага раёна, набываць ацёны сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў былі абмеркаваны падчас сустрэчы прадстаўнікоў дзелавых колаў Рэспублікі Сербіі і Пухавіцкага рэгіёна, якая на днях прайшла ў Мар'інай Горцы.

Пра рэспубліку стан справы ў прамысловасці, сельскай гаспадарцы, сферы турызму расказала гасцям намеснік старшыні райвыканкома, начальнік аддзела эканомікі Марына Кірыенка. Па яе словах, летась у развіццё раёна ўкладзена больш за 700 млн долараў інвестыцый, у тым ліку 6,8 млн — прамыя замежныя інвестыцыі. За 5 месяцаў гэтага года яны склалі больш за 100 мільёнаў. Мясцовыя арганізацыі пастаўляюць сваю

Дарэчы, ва ўсіх абласных цэнтрах краіны і гарадах з развітой прамысловасцю — Барысаве, Бабруйску і іншых — працуюць нашы аддзяленні. Палата таксама мае некалькі ўнітарных прадпрыемстваў: Белпатэнтсэрвіс (праблематэка інтэлектуальнай уласнасці), Белінтэрэкспа (усё, што датычыць выстаў за межой). Цэнтр дзелавой адукацыі дапамагае тым маладым бізнесменам, якім не хапае эканамічных ведаў па канкрэтным пытанні. Напрыклад, возьмем такую актуальную тэму, як страхаванне экспарту. Тут мы можам прапанаваць цікавыя сустрэчы са спецыялістамі па вышэйназванай праблеме. Сёлета пачаліся стварацца хольдінгі ў прамысловасці. Мы на гэтую тэму распрацавалі планы некалькіх семінараў.

— Як стаць членам палаты і які ўнёсак прыйдзецца плаціць?

Свет бізнесу вельмі прагматычны, і яму не падабаюцца еўрасаюзскія штучныя перашкоды на шляху ўзаемавыгаднага гандлю.

— Для пачатку трэба напісаць заяву. Наконт ўнёска... У кожнага прадпрыемства ёсць індывідуальнасць. Самы вялікі ўнёсак — у «Беларускалія», што і зразумела. Але і паслуг ад палаты ён атрымоўвае значна больш за ўнёсак. Вядома, немалы ўнёсак у МАЗ, іншых флагманавых прамысловасці. Зусім непараўнальна меншыя ўнёскі ў малых прадпрыемстваў, індывідуальных прадпрыемальнікаў.

Дзейнасць палаты, як я ўжо казаў вышэй, накіравана ў першую чаргу на пашырэнне кантактаў беларускіх прадпрыемстваў з замежнымі партнёрамі праз удзел у буйных міжнародных выставах, сустрэчах з дэлегацыямі дзелавых колаў розных краін, якія перыядычна наведваюць Беларусь. А да нас звычайна прыязджаюць салідныя інвестары, вядомыя ў свеце дома бізнесмены. Звычайна перамовы адбываюцца ў час кантактна-каперацыйных біржаў. На іх прадпрыемальнікі прыходзяць з канкрэтнымі прапановамі, бізнес-планамі і абавязкова з жаданнем распацаць сумесную справу на ўзаемавыгадных умовах. Наша задача — звесці ў Мінску разам дзелавых людзей, забяспечыць ім камфортную пляцоўку для сустрэч і перамоў з патэнцыяльнымі замежнымі партнёрамі.

— А калі ў каго-небудзь з членаў палаты ўзнікнуць так званыя форс-мажорныя абставіны за межой, на якую падтрымку можна яму разлічваць?

— У кожным канкрэтным выпадку мы шукаем свае шляхі выхаду са складанай сітуацыі. Напрыклад, летась узрушэнні на валютным рынку зрабілі праблемнай выплату валютных пазык, разлікаў у многіх беларускіх прадпрыемствах з замежнымі партнёрамі. Нам прыйшлося дапамагаць членам палаты пераконваць іх партнёраў у тым, што беларускія вытворцы сапраўды трылілі ў форс-мажорныя абставіны, што былія дагаворы маюць патрэбу ў карэкціроўцы і г. д.

Нагадаю, мы ўваходзім у Сусветную асацыяцыю гандлёвых палат і Еўропалату. Пры БелГПП працуе падраздзяленне Міжнароднага арбітражнага суда. Удзел у гэтых міжнародных структурах дазваляе нам аказваць аператыўную падтрымку членам палаты.

— Адносіны з нашымі традыцыйнымі партнёрамі ў Еўрасаюзе калі і не форс-мажорныя, але часам даволі напружаныя. Як палата працуе на гэтым кірунку?

— Няпростая справа, але мы імкнёмся праводзіць адэкватную, заснаваную на прыняцых узаемнай выгады тактыку і стратэгію супрацоўніцтва. На жаль, у адносінах Беларусі і ЕС застаецца занадта шмат нявырашаных пытанняў. ЕС падыходзіць да Беларусі як да краіны з «нярынкавай эканомікай», што істотна стрымлівае развіццё эканамічных адносін. Тым не менш па выніках мінулага года склалася станоўчае сальда ў гандлі з краінамі Еўрасаюза. Гэтая тэндэнцыя захавалася і сёлета.

Хача, без сумненняў, антыдэмпінгавыя меры ЕС, квоты па продажы беларускага тэкстылю, іншыя штучныя бар'еры перашкаджаюць экспарту нашых тавараў. На-

прыклад, беларускіх шын, якія па спажывецкіх якасцях не саступаюць замежным аналагам і паспяхова прадаюцца на розных кантынентах, а вось на еўрапейскім рынку ім моцна замінае палітыка пратэццыянізму ЕС па абароне сваіх рынкаў ад знешніх канкурэнтаў.

Сярэд праблем, якія таксама негатыўна ўплываюць на дзелавыя стасункі, — неспрыяльныя візавы рэжым нават з краінамі-суседзямі, якія адносна нядаўна ўвайшлі ў ЕС. Але ў знешнім гандлі з еўрапейскімі партнёрамі ўсё ж назіраюцца цікавыя зрухі. Так, Чэхія, краіны Балтый патрохі лабіруюць ў Еўрапейскай камісіі пашырэнне квот для беларускага тэкстылю, іншых тавараў, якія па якасці значна лепшыя за кітайскія. Свет бізнесу вельмі прагматычны, і яму не падабаюцца еўрасаюзскія штучныя перашкоды на шляху ўзаемавыгаднага гандлю. Бізнесу трэба зарабляць грошы. А калі такая магчымасць ёсць у суседняй Беларусі, то бізнес імкнецца да пераадолення палітычных неаразумненняў на сваю карысць.

— Што робіцца па засваенні новых рынкаў у тых краінах, якія не адносяцца да нашых традыцыйных гандлёвых партнёраў і геаграфічна знаходзяцца далёка ад Беларусі?

— Апошнім часам назіраецца пашырэнне кантактаў беларускіх прадпрыемстваў з партнёрамі далёкага замежжа. На гэта скіраваны і нашы намаганні. У прыватнасці, набіраюць абароты эканамічныя зносіны з Інданезіяй, Катарам, Малайзіяй, Манголіяй, ААЭ, Аманам, Саудаўскай Аравіяй, Сірыяй, Філіпінамі, Японіяй, Аргенцінай, Бразіліяй, Ізраілем і іншымі. Сёння палата ў значнай ступені пракадавае дарогу беларускім таварам у далёкія краіны, дзе яны па судноснах «чана-якасць» задвальваюць спажывцоў. Напрыклад, наша малочная прадукцыя. Беларусь па аб'ёмах яе выпуску займае ў свеце вядучыя пазіцыі (уваходзіць у шасцёрку лідараў). Амаль у 60 краінах свету ў тым ці іншым выглядзе апрацоўваюць беларускае малако. Нядаўна я ў складзе дэлегацыі палаты наведваў Японію, дзе пачуў шмат прыемнага пра нашу малочную прадукцыю — напрыклад, сухое малака.

— Заўсёды карысна мець свайго чалавека ў месцах нашай павяшанай дзелавой актыўнасці. Ёсць у вас такія людзі?

— Зразумела. У прасоўванні нацыянальных інтарэсаў нам дапамагаюць прадстаўнікі палаты ў перспектывіных рэгіёнах свету. Да нядаўняга часу ў нас былі тры афіцыйныя прадстаўніцтвы, якія працавалі за кошт нашага бюджэту: у Санкт-Пецярбургу, Пекіне і Лейпцыгу. З часам іх утрыманне становілася немэтазгодным, асабліва на фоне пашырэння прамых сувязяў айчынных прадпрыемальнікаў з партнёрамі Расіі, Кітая, Германіі. Таму мы ўсё больш практыкуем увядзенне пасад так званых «грамадскіх прадстаўнікоў». Сёння іх каля 40 у больш чым 20 краінах. Апошнім часам мы прызначылі двух прадстаўнікоў палаты ў В'етнаме. Нядаўна таксама з'явіліся нашы прадстаўнікі ў Новай Зеландыі і Фінляндыі. Зараз разглядаем кандыдатуры грамадскіх прадстаўнікоў у Японіі і Інданезіі. З пачаткам іх дзейнасці мы звязваем надзею на значнае пашырэнне паставак туды беларускай экспартнай прадукцыі.

— Крыху падрабязней пра інстытут грамадскіх прадстаўнікоў. Хто яны, хто іх рэкамендуе, чаму пагадзіліся працаваць з вамі і на якіх умовах?

— Гэтыя людзі — сапраўдныя сябры нашай краіны, яны працуюць на Беларусь бясплатна — вось, бадай, галоўная рыса іх дзейнасці. Яны, як правіла, людзі з юрыдычнай адукацыяй, вялікім досведам вядзення гаспадарчых спраў, аўтарытэтным і вядомым у сваіх краінах, з патрэбнымі сувязямі ў розных сляхах грамадства — пераважна ў дзелавым асяродку. Яны прынялі нашу прапанову таму, што ім гэтым цікава займацца. Са свайго боку, мы па меры нашых магчымасцяў падтрымліваем сваіх прадстаўнікоў, садзейнічаем іх дзелавым інтарэсам, калі такія ёсць, у Беларусі. Часцей за ўсё пры падборы кандыдатуры на пасаду чарговага прадстаўніка мы прыслухоўваемся да меркавання нашых партнёраў у гэтай краіне, рэкамендацыі беларускага пасольства.

Гутарыў Леанід ЛАХМАНЕНКА.

рэклама, рэкламныя фотаздымак, конкурс маладых рэкламістаў «Alma Matula», інтэрнэт-рэклама, грамадска значныя праекты. Асаблівай увагі заслугоўвае антыпрэмія «Каша сувораваская» як узнагарода за самую няўдалую рэкламную праекты.

Цырымонію ўзнагароджання пераможцаў вялі спявачка і актрыса Ганна Хітрык і журналіст Алесь Круглякоў. А канцэртную праграму ўзяў на сябе малады беларускі гурт «Акуце». Журні ацэньвала працу па ўсёй строгасці. Таму ў некаторых намінацыях не знайшлось пераможцаў, а каля 25% усіх заявак увогуле не ўвайшло ў шорт-лісты. Члены журы адзначылі, што ўзровень пададзельных работ ніжэйшы за агульнаеўрапейскі. Тым не менш фестываль паказаў, што цікаўнасць да беларускамоўнай рэкламы расце год ад года. Дзяіна СЕРАДЗЮК.

нашымі ўмоў для паспяховага вядзення бізнесу. Гэта і аператыўнае вырашэнне ўсіх пытанняў, і празрыстасць працэсаў, і адкрыты дыялог. «Мы зацікаўлены ў тым, каб ваш бізнес быў эфектывым, стабільным і бяспечным, у тым, каб падаткі паступалі ў мясцовы бюджэт, каб развівалася эканоміка раёна і паліяшалася якасць жыцця нашых жыхароў», — падкрэсліла Марына Кірыенка.

Падчас сустрэчы прапанаваны да рэалізацыі інвестыцыйныя праекты ў сферы турызму, сельскай гаспадаркі і экалогіі. Сербскі бокс выказаў сваю зацікаўленасць і гатоўнасць укладзі інвестыцыі ў эканоміку раёна.

У сустрэчы прымаў удзел Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Сербія ў Беларусі Еўіч Стонян.

Таццяна ЛАЗОўСКАЯ.

■ На сувязі — рэгіён

ДЗЕ КАПІТАЛУ ВЫГАДНА?

Там, дзе створаны найлепшыя ўмовы для інвестараў

У Лідскім раёне цяпер рэалізуецца больш за 50 інвестыцыйных праектаў, у тым ліку з удзелам замежнага капіталу. І ў гэтым вялікая заслуга ўжо традыцыйнага, так бы мовіць, брэндавага мерапрыемства — эканамічнай выставы «Ліда — рэгіён». Сёлета яна праводзілася ўжо сёмы раз, прычым ўпершыню разам з лідчанамі свае праекты прэзентавалі і суседзі з васьмі раёнаў Гродзеншчыны — Воранаўскага, Ваўкавыскага, Дзятлаўскага, Іўеўскага, Карэліцкага, Навагрудскага, Слонімскага і Шчучынскага.

Старшыня Лідскага райвыканкома Аляксандр Астроўскі называе такія лічбы і факты. 40 % вырабленых на Лідчыне тавараў прадаецца за межамі Беларусі. Прычым калі ў 2006 годзе аб'ём экспарту склаўся

ны, Прыбалтыкі і Польшчы.

Новую для сябе «нішу» (для будаўнічага рынку) знайшлі і на шклозаводзе «Нёман» у Бярозаўцы, дзе будуюць цэх па вытворчасці шкловак і вырабаў на яе аснове. На прадпрыемстве

«На тэрыторыі СЭЗ «Гроднаінвест» у Лідзе замежным і айчынным інвестарам прадастаўляюцца зямельныя ўчасткі з неабходным інжынерным забеспячэннем, камунікацыямі і энергетычнымі магчымасцямі, а таксама свабодная плошчы на дзейных прадпрыемствах. Можна арганізаваць і асобную вытворчасць, каб скарыстацца заканадаўча вызначанымі падатковымі і мытнымі льготамі.»

120 мільёнаў долараў, то летась — 260 мільёнаў. А сёлета ў 70 краін свету плануецца экспартаваць прадукцыі на 300 мільёнаў долараў. Рынкаў, дзе замястоўваюцца тавары з лідскай маркай, становіцца ўсё больш. Напрыклад, пра ААТ «Лакафарба» за апошнія гады даведваліся ў Аўстрыі, Егіпце, Індыі, Кітаі, Турцыі, Швейцарыі, прадукцыя шклозавода «Нёман» знайшла попыт у Азербайджане, Іране, Канадзе, Ліване, Тунісе, Фінляндыі. Многітаўскі рамонтны завод арганізаваў зборочную вытворчасць плугоў у Самары, а «Лідсельмаш» прадае тэхніку для пасадкі і ўборкі бульбы ў Манголію.

Дарэчы, на «Лідсельмашы» ажыццявілі быццам і няпрофільны для сябе праект — наладзілі вытворчасць радыятараў ацяплення, якія вельмі запатрабаваны на жыллёвых і іншых аб'ектах. І не пралічыліся. Каля 70 % гэтай прадукцыі цяпер пастаўляецца на экспарт, а з наступнага года, пасля ўводу другой лініі, выпуск радыятараў падавоцца з разлікам на новыя рынкі Украі-

таго, сёлета лідскі ўчастак СЭЗ «Гроднаінвест» пашырыўся на 66 гектараў: там размяшчаецца ААТ «Лакафарба», якое цяпер праводзіць машабнае тэхнічнае пераўзброенне экспартарыентаванай вытворчасці фталевага ангідрыду.

— Мы прытрымліваемся правільна адкрытага і сістэмнага дыялогу з усімі зацікаўленымі партнёрамі па бізнэсе і гатовы разгледзець любыя прапановы. Пры гэтым сумесна з Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі будзе забяспечана навуковае суправаджэнне праектаў, — гаворыць Аляксандр Астроўскі. — Стварэнне найлепшых умоў для інвестараў — адна з прыярытэтных задач адміністрацыі раёна.

Як вынік, у раёне дзейнічае ўжо 39 прадпрыемстваў з капіталам бізнесменаў і кампаній Расіі, Літвы, Латвіі, Аўстрыі, Германіі, Польшчы, ЗША, Даніі, Фінляндыі. СП працуюць у самых розных сферах — ад вытворчасці марожанага да складанай апаратуры. Цяпер, напрыклад, істаці задача разам з літоўскімі інвестарамі ажыццявіць праекты па выкарыстанні другаснай сыравіны, стварэнні сучаснай вытворчасці па ўтылізацыі адходаў жывёльнага паходжання.

А расійская кампанія плануе пабудаванне ў Лідчыне завод па перапрацоўцы ліквіроўных ягад. Прычым па жаданні заказчыка на талачках можа быць фірмовы лагатып гатля.

Дае плён і ідэя арганізаваць у Лідзе ўчастак свабоднай эканамічнай зоны «Гроднаінвест», якая дае сваім рэзідэнтам (сёння зарэгістравана 8 прадпрыемстваў) істотныя падатковыя і мытныя льготы, ствараючы спрыяльныя ўмовы для прыцягнення інвестыцый, укаранення сучасных тэхналогій і стымулявання экспарту. Ужо рэалізаваны два буйныя праекты: нямецкі капітал укладзены ў завод па вытворчасці металатканых сетках, а пры непасрэдным удзеле Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі пабудаваны завод гарачага ацынкавання. Акрамя

«У Лідскім рэгіёне працуе бізнес-інкубатар ТАА «Апельс», які не толькі аказвае паслугі прадстаўнікам малага бізнесу (кансультацыі на пытаннях гаспадаркай дзейнасці, падрыхтоўка бізнес-планаў, пошук замежных партнёраў і інш.), але і ўдзельнічае ў рэалізацыі міжнародных інавацыйных праектаў.»

Шэраг прапановаў абмеркавалі і падчас інвестыцыйна-кааперацыйнай біржы, якая адбылася ў рамках сёлётай выставы «Ліда — рэгіён» і міжнароднага эканамічнага форуму. Прычым свабодныя плошчы для размяшчэння новых вытворчасцяў ужо забяспечаны інжынернымі камунікацыямі. Можна быць за рэалізацыю і маёмасці былых

скай місцёвасці. Камерцыйныя арганізацыі і індывідуальныя прадпрыемальнікі, якія працуюць на гэтых тэрыторыях, атрымліваюць шэраг падатковых імглот і прэферэнцый. Прычым такі рэжым будзе дзейнічаць на працягу ажно сямі гадоў з дня іх дзяржаўнай рэгістрацыі.

Барыс ПРАКОПЧЫК

Машына — беларуская, кран-маніпулятар — італьянскі

МАЗ і італьянская кампанія «Fassi» пачнуць разам выпускаць пагрузачна-транспартныя аўтамабілі з крана-маніпулятарнымі ўстаноўкамі. Пры гэтым плануецца, што лакалізацыя кранаў-маніпулятараў у Беларусі будзе складаць спачатку 30%, а потым павялічыцца да 50%.

— Такі від прадукцыі МАЗ раней не выпускаў. Па статыстыцы, кожны чацвёрты грузавы аўтамабіль у Еўропе мае кран-маніпулятар. А нашаму спажывцоў, каб абсталяваць свой аўтамабіль маніпулятарам, трэба знайсці фірму для мантажу, зманціраваць кран-маніпулятар і толькі потым атрымаць гатовы аўтамабіль. Сёння мы гатовы прапанаваць пад канкрэтнага заказчыка комплекснае рашэнне, — расказаў журналістам намеснік гендзірэктара МАЗа па тэхнічным развіцці Дамітрыі КАРАТКЕВІЧ.

Ён патлумачыў, што спачатку лакалізацыя вытворчасці кранаў-маніпулятараў будзе складаць 30% — яна дазволіць атрымаць сертыфікат паходжання і дастаць магчымасць лічыць такія аўтамабілі беларускай прадукцыяй. У далейшым долю лакалізацыі плануецца павялічыць да 50%. Імартныя дэталі будуць ужывацца, калі пэўную дэталю ў Беларусі вырабляць эканамічна неметазгодна.

Генеральны дырэктар МАЗа Аляксандр БАРОЎСКІ лічыць, што такое супрацоўніцтва для беларускага завода вельмі выгаднае:

— Ставіць краны-маніпулятары нас прымусіла жыццё. Калі, напрыклад, на лецішча трэ-



ба адвезці цюглу, то трэба яе спачатку кранам загрузіць, а потым яшчэ цягнуць за сабой кран для разгрузкі. Сёння так ужо ў Еўропе ніхто не робіць: там усе працуюць з маніпулятарамі. Чаму менавіта «Fassi»? Таму што гэта, першае, сусветна вядомы брэнд, а па-другое, мы з імі дамовіліся пра лакалізацыю. Нам гэта выгадна — гэта нашы аб'ёмы, загрузка нашых заводаў.

Прадстаўнік і ўладальнік «Fassi Group» Джавані ФАСІ таксама задаволены супрацоўніцтвам з МАЗам:

— Мы італьянская кампанія, але прадаём прадукцыю ва ўсім свеце. Дагэтуль уся наша вытворчасць была скацэнтравана ў Італіі і ўпершыню мы пачалі лакалізаваць вытворчасць недзе па-за межамі нашай краіны. Я лічу, што ў аснове МАЗа мы знайшлі выдатнага партнёра.

Павел БЕРАСНЕЎ.



Кіраўніцтва дзіцячага аздаруленчага цэнтру «Жамчужынка» ў Кобрынскім раёне прыйшла ідэя атрымліваць электраэнергію з дапамогай ветраных генератараў замест дызельных. Былі набыты тры такія ўстаноўкі ў беларускай фірмы «Аэрола».

Дзве з іх сёння працуюць. Больш за 1000 дзетак з розных месцаў Беларусі адлучаюць у гэтым аздаруленчым цэнтры на працягу пяці змен.

Фота БЕЛТА.

НЕКАТОРЫЯ мясцовыя моцць сказаць: «Наш родны горад Чэрвень глухі, правінцыйны. Хлебазавод закрыты, малаказавод пакуль што таксама». Аднак той жа горад паўстае як багаты слаўным мінулым, велічнай гісторыяй старажытных Ігумен. Такім яго ведае той, хто быў сведкам не такіх далёкіх часоў і зараз зацікаўлены ў тым, каб данесці гэта новае пакаленню. Уладзімір ДАРАГУЖ — мясцовы краязнавец, калекцыянер, актывіст па захаванні сведчанняў і памяці пра мінулае. Па яго артыкулах у мясцовай газеце «Раённы вестнік» смела можна скласці гісторыю Чэрвеня. Уладзімір Дарагуж распавёў карэспандэнту «Звязды» пра найбольш важныя падзеі і асоб у гісторыі горада на падставе ўласных даследаванняў і адкрыццяў.

Пра знакамiтую сям'ю, фільмы і сваіх продкаў

— Уладзімір Георгіевіч, раскажыце, над чым працуеце зараз, якія ведзяце даследаванні?

— Нядаўна ў мясцовай газеце выйшаў мой артыкул «Скрыначка з зашклёным вечкам» пра адну знакамітую ігуменскую сям'ю. Бацька Карп Хурскі з Ігуменскага павета жыў каля Рудзенска, быў пучавым абходчыкам. Сярэдняя яго дачка працавала доктарам-педыятрам у Чэрвені, недзе ў 1940-50-я з'яўлялася галоўным урачом Дома здзіцця. А ўнучка Карпа Хурска была выкладчыцай хіміі.

Выйшаў і артыкул пра кінафільм «Спяшайцеся будаваць дом», у якім здымаўся чэрвеньскі ансамбль дудароў. Для фільма я апаведаў пра дудароў, якія сталі каля вытоку гэтага гурта. Таксама падрыхтаваў матэрыял пра фільм «11 ліпеня» рэжысёра Юрыя Тарыча, які здымаўся перад вайной у Чэрвені і ваколіцах. У ім паказана савецка-польская вайна 1920 года.

Яшчэ я задумаў напісаць артыкул пра сваіх ігуменскіх продкаў — пра свой род. У Чэрвені і ля яго жылі продкі па матчынай лініі, а бацька паходзіў з-пад Койданава. У сярэдзіне XVII ст. мой прапрадзед Лявон Дарагуж ухвілі суды з Украіны, бо там праходзіла рэлігійная бойня — страшэнная вайна, якую распачаў Багдан Хмяльніцкі. Ён уцёк адтуль і пасяліўся каля Койданава — даў пачатак усім беларускім Дарагужам. Ён быў пудлы барыня — гэта значыць, паштар, фельд'егер. Увесь час у дарозе, таму і прозвішча такое — Дарагуж.

Да першага верасня я рыхтую артыкул «2-й чэрвеньскай школе — 90 гадоў». Гэтая школа была адкрыта загадам Наркамсветы ў 1922 годзе, з'яўлялася беларускай. А ў 1936-м, пасля таго, як былі ліквідаваны ў Чэрвені польская, габрэйская школы, стварылі рускую школу № 3. Спачатку яна была пачатковай, пасля стала сямігодкай. Самы старэйшы клас перад вайной быў шосты — яна яшчэ не паспела стаць сямігодкай. Пасля вайны 2-я школа працягла традыцыі як 2-й школы, так і 3-й. Аднак новае кіраванне школы чамусьці забылася пра гэты перыяд (з 1922 па 1945) — сталі адлічваць узрост сваёй школы з 1936, хаця трэба з 1922.

Я, як старажыл, хачу шмат што раскажаць пра работніцкаў гэтай школы і пра тое, як я там працаваў на працягу 14 гадоў. Я і да пенсіі працаваў бы там, але... Я заўсёды апраўдваю сябе, што кожны мужчына хоць раз у жыцці павінен пагарэць — на гарэліцы ці на жанчыне...

Магілы дзед Багдановіча і роду Булгакаў

— Як атрымаўся, што вы адшукалі магілу дзеда Багдановіча?

— Выпадкава. Гэта быў 2006 год. Зімою памерла мая Валяціна Мікалаеўна. Я ішоў ад яе магілы. Кожны раз я стараюся хадзіць па новых сцэжках, чытаць надпісы на помніках. І вось я убачыў: «Афанасій Мікалаевіч Мікота». Я ж кніжкі чытаю пра Багдановіча і таму адразу здагадаўся, што гэта будзе адкрыццё: знайшлася магіла дзеда Багдановіча.

Яшчэ пра могілкі я хачу напісаць артыкул «Булгакі». Са знакамітых Булгакаў я ведаю двух: адзін з іх мітрапаліт, які адстойваў уніяцкую царкву, як толькі мог. Яго партрэт работы Хруцкага ёсць у нашым Нацыянальным мастацкім музеі. Другі Булгак, Ян, — вядомы фатограф, краязнавец. Што Хруцкі і Орда зрабілі ў выўлучаным мастацтве, то ён зрабіў у фатаграфіі. У Мінскай губерні больш за дзесяць Булгакаў — землеўладальнікаў, якія мелі больш чым па пяцьдзясят дзесяцін зямлі. Сярод іх — вёсачка Натальеўск. Адзін з сыноў Булгака, гаспадар маёнтка, — Рафаіл — быў удзельнікам паўстання 1863 года. Яго саслалі ў Сібір, жонка з дзецмі паехалі ўслед. Але мала там пажылі, ён памёр, і жонка з дзецмі вярнулася назад — два гады дабраўся з Сібіры да Натальеўска.

На гарадскіх могілках быў фамільны склеп Булгакаў. Што я памятаю: чысты, лясвіца бетонная вядзе ўніз, там пуста, бо трупы павыкіданы. Агароджа вельмі шы-

Ігуменскі тракт

№ 4 (4)

ЧЭРВЕНЬ — ІГУМЕН — ГУМНЫ?!



Хлебпаякарня, разбураная ў 1960-я гады.

коўная — метраў пяць на дзесяці. І зверху помнікі. Адзін абеліск, а другі — ствол дуба, як у Мінску на вайсковых могілках. Прапала гэтая агароджа: яе перанеслі, абгарадзілі чатыры магілы людзей, якія загінулі пры вызваленні Чэрвеня. Як кажуць, «знайшлі сякеру пад лавай» — узлі агароджу і перанеслі. А склеп абваліўся таму, што людзі пачалі браць цэглу з гэтага склепа.

Зніклі гарадзішчы

— На Чэрвеньшчыне было сем курганоў, — расказавае Уладзімір Дарагуж. — Вышыняй каля двух метраў, у палярончкіх метраў шасці. І адзін толькі курган крыўку воддаль — тры з палявой метры ў вышыню і каля дзесяці ў дыяметры. Побач працякае рэчка Ігуменка. Яшчэ ў дзяцінстве мяне маці брала з сабою і паказала гэтыя курганы. Яшчэ там была вялізная яма — глінішча. На працягу каля сотні гадоў насельніцтва там капала гліну. Глінішча складала 159 метраў у даўжыню, 30 метраў у шырыню. Тут 1 лютага 1942 года фашысты расстралялі каля 2000 чэрвеньскіх габрэйў.

Потым старшыня калгаса Сямён Стэльмашонка — дзядзька мастака Уладзіміра Стэльмашонка — загадаў курганы зруйнаваць і гэтую ямішчу засыпаць. Так быў знішчаны старадаўні курганны могільнік.

Я казаў у свой час, што гэта вельмі добры наглядны дапаможнік для настаўнікаў гісторыі: вывёў на Зямлятоўскую ўваход і паказаў, як нашыя продкі сваіх памерлых хавалі. Але нічога не вернеш. Сёмы курган — самы вялікі — яго трохі абрэзалі, але калгасная тэхніка не ўзяла — ён застаўся. Толькі «чорныя капальнікі «працавалі» ўверсе: пасля іх засталася вялізная яміна. Ці знайшлі яны што, я не ведаю...

У 1986 годзе я фатаграфавалі ўсе помнікі архітэктуры і гісторыі Чэрвеньскага раёна для музеяў. Што я знайшоў: у паўднёвай частцы горада ёсць пасёлак Мірны, там ёсць некалькі курганоў, якія не ўлічаны нідзе. Праўда, музей імі не зацікавіўся...

Я пісаў пра гарадзішчы, якія былі знішчаны пасля вайны. На карце 1930-х гадоў якраз пазначана гарадзішча. Цяпер абыйшлі ўсё — няма гэтага самага ўзгорка (150 метраў у дыяметры і 3 метры вышыняй). А ёсць толькі земляны вал. Я мяркую, што гэта было гарадское гарадзішча балотнага тыпу.

Яшчэ знікла старадаўняя гарадзішча за дзесяць кіламетраў ад бок Смалевічэў, каля вёскі Гарадзішча. Яго скапалі і звезлі на падсылку шашы Чэрвень — Смалевічы ў 1960-я гады.

«Курпаты Чэрвеньшчыны»

— Яшчэ хачу працягнуць сваю серыю артыкулаў «Курпаты Чэрвеньшчыны» — раскажаць пра два месцы масавых расстраляў у мінскім напрамку. Адно месца

мінскіх турмаў (гэта былі беларусы, літоўцы, палякі), на 55-м кіламетры Магілёўскай шашы — так званая «Кукалеўскага паваротка» — расстралялі дзесяці 200 чалавек.

Даўняя спрэчка пра назву горада

— У 1990-я ў горадзе існаваў цэлы рух за тое, каб Чэрвень зноў перайменаваць у Ігумен. Што вы скажаце, усё-такі Чэрвень ці Ігумен?

— Калі ў Мінску ў 1990 годзе было свята славянскай пісьменнасці, на плошчы каля Свята-Духова сабора я выпадкова сустраў тутэйшага гісторыка Аляксея Каўку і Міколу Ермаловіча. Каўка абураліся: «Навошта нам гэтая назва Ігумен? Няхай будзе Чэрвень». А Мікола Ермаловіч кажа: «Не, трэба ўсё перайначыць і назваў гарадоў убралі». Я за тое, каб вярнуць назву Ігумен, а можа, яшчэ больш ранейшую — Гумен. Тут было шмат гумнаў і таму ў прывілеі Ягайлы там, дзе пабудавалі праваслаўны царкву, дзе цяпер леспрамгас.

У 1930-м забаранілі праводзіць службу ў касцёлі і ў царквах Святой Багародзіцы і Святога Георгія. Праз пару гадоў гэтыя будынкі зруйнавалі. На месцы касцёла зрабілі будынак леспрамгаса. У ліпені 1941 года ўтварылі царкву на базары ў адным з павільёнаў. Я памятаю, як прыехала ажно шэсць архіерэяў, хрэсны ход зладзілі. Бабка мая, каталічка, завяла мяне і сястры ў гэтую царкву і адразу хрысціла. Пасля, калі стала халодна, адзін з ваенкаматаўскіх будынкаў каля базара абсталівалі пад царкву. І менавіта я, у гэтай самай царкве, служыў Мікола Равенскі. Ён і хорам кіраваў, і вялікія свята.

— Дзе ўсё ж пралягаў знакамiты Ігуменскі тракт?

— Ігуменскі тракт — старадаўняя дарога, якая ішла з Мінска на Бабруйск (Магілёўкі тады не было). Пачынаўся ён там, дзе зараз вуліца Магілёўскага, каля Чэрвеньскага рынку ў Мінску, ішоў крыху на поўдзень ад Магілёўкі. А ўздоўж яго размяшчаліся шматлікія паштовыя станцыі...

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна. Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

Вуліцы, якія «належаць» асобам

— Вуліца Бярэзінская перайменавана ў вуліцу Мікалая Зяневіча...

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

Дзе ўсё ж пралягаў знакамiты Ігуменскі тракт?

— Ігуменскі тракт — старадаўняя дарога, якая ішла з Мінска на Бабруйск (Магілёўкі тады не было). Пачынаўся ён там, дзе зараз вуліца Магілёўскага, каля Чэрвеньскага рынку ў Мінску, ішоў крыху на поўдзень ад Магілёўкі. А ўздоўж яго размяшчаліся шматлікія паштовыя станцыі...

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

— Мікалай Зяневіч — гэта хлопец з Шалашоў — кіламетраў шэсць у бок Смалевічэў. Па гэтай вуліцы ён хадзіў у 2-ю школу, якую скончыў да вайны. Загінуў як герой у 1944 годзе. Бацька яго атрымаў ад начальніка часці ліст, што самалёт Зяневіча быў падбіты ў Малдове. А ён,

панамаром быў, і з дзецімі займаўся музыкой, вучыў іх іграць на фартэпіяна.

Тую царкву перавезлі спачатку на Ленінскую вуліцу і зрабілі з яе кніжны склад, а потым перавезлі ў вёску Красны Берэг і свінарнік абсталівалі ў гэтым пам'яшканні. Пасля таго, калі ўмацавалася прываслаўе, далі адзін дом пад царкву на вуліцы Карла Лібнехта — там цяпер нядзельная школа. А праз год сталі будаваць вялізную царкву ў скверы. На тым месцы была вельмі добрая танцляўцоўка, з садкоў прыводзілі дзіцяці на адпачынак, мерапрыемствы дзіцячыя заўсёды ладзіліся. Я лічу, што царкву можна было пабудавана ў іншым месцы, ды яна і занадта вялікая, напаяняецца толькі ў вялікія свята.

100 слаўных прозвішчаў Беларусі

СКАРЫНЫ

Прозвішча *Скарына* добра вядома не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі. Гэта прозвішча па праве адносіцца да ліку імёнаў сусветнага значэння і з'яўляецца гонарам беларускай нацыі: яно звязана з асобай самага знакамітага прадстаўніка эпохі Адраджэння на Беларусі, выдатнага дзеяча беларускай культуры XVI стагоддзя Францыска Скарыны — заснавальніка ўсходнеславянскага кнігадрукавання, гуманіста-асветніка, пісьменніка-публіцыста, перакладчыка, грамадскага дзеяча, пачынальніка новых для ўсходніх славян відаў літаратурнай творчасці, вучонага-філосафа і доктара медыцыны.

Паходжанне роду

Нарадзіўся Францыск Скарына ў сям'і полацкага купца Лукіяна (Лукі, Лукаша). Імя бацькі асветніка, па сведчаннях гісторыкаў, узгадваецца ў спісе расійскіх пасольскіх прэтэнзій 1492 года да полацкіх купцоў. У Францыска быў старэйшы брат Іван, які ў пісьмовых дакументах адначасова фігуруе як віленскі мешчанін і палачанін. Продкі і бацькі Скарыны паводле веравання былі праваслаўнымі. Даследчыкі без сумнення выказваюць аб тым, што і Францыск Скарына быў хрышчаны паводле праваслаўнага абраду і атрымаў адпаведнае грэка-славянскае імя, якога, на жаль, мы не ведаем. Пэўны час, у прыватнасці, на працягу XX стагоддзя ў навуковай літаратуры можна было сустраць імя Георгій Скарына. Некаторыя вучоныя выказвалі меркаванні, што гэтае імя і з'яўляецца пачатковым праваслаўным хрысціянскім імем беларускага першадрукара. Але з пункту гледжання сённяшняга скарыназнаўства, гэтая версія лічыцца памылковай. Імя **Францыск (Францішак)** было дадзена Скарыну ў адпаведнасці з каталіцкім календаром. У гістарычнай літаратуры выказваецца меркаванне, што паўторна Скарына мог быць хрышчаны як католік Беларусі часам узнікае пытанне: які з варыянтаў адпавядае ісціне? Атрымаць адказ на вышэйназванае пытанне дапамагаюць скарынаўскія выданні, у якіх, па сведчаннях гісторыка Г.Галенчанкі, Скарына больш за 100 разоў ужывае імя «Францішак», зрэдку — «Францішэц». У актах Вялікага Княства Літоўскага на латвінскай мове беларускага першадрукара называюць «Frapcisus», на старабеларускай — «Францішак», «Францішэцко». У навуковым свеце існуюць розныя думкі і адносна паходжання прозвішча. Сам Францыск Скарына ў сваіх

выданнях называў сябе Скарынін, яго родны брат Іван таксама згадваецца пад гэтым прозвішчам. Фінальная частка прозвішча «-н» указвае, што Скарынін — гэта нашчадак чалавека па імені Скарына. Паводле адной з версій, першадрукава імя **Скарына** магло быць дадзена рамесніку, які займаўся вырабам шкур на футра. Прыхільнікі гэтай версіі бацьча непасрэднаю сувязь прозвішча са словам шкура. У некаторых старажытных славянскіх мовах слова **шкура** мела фанетычны варыянт **скура**. Гэты варыянт здаваўся і ў сучаснай польскай мове. Чалавек, які займаўся апрацоўкай шкур, у рускай мове называецца **сکورняк**, а ў старабеларускай мове называўся **сکورнік**. У сувязі з гэтым даследчыкамі выказваецца меркаванне, што такое сямейнае прозвішча Скарына вы-

дзее свой пачатак ад родопачынальніка, які, верагодна, быў гарбаром, а наймацкі яго разбагачелі, пачалі займацца гандлем і сталі купцамі. Версія цікавая, але патрабуе свайго дакументаўнага пацвярджэння.

Яшчэ варыянты... Паводле другой версіі (на нашу думку, найбольш верагоднай), прозвішча **Скарына** ўтварылася ад аднайменнага старажытнага слова **сکورина**, якое ў старабеларускай мове, як і ў сучаснай **(скарынка)** абазначала «цвёрды вонкавы слой хлеба, пірага»: «... коли мукы житнуй у хлебе распекнут, то тесто печеное складо, а за скорину хотя ложки клади а в печи не печется... (Баркалабаўскі летапіс). Цалкам дапушчальна, што назва слоя хлеба магла быць выкарыстана пры ўтварэнні імя-навушкі чалавека, а затым і яго прозвішча. У беларускай іменаслоўнай сістэме такія прозвішчы, што ўзніклі на аснове назваў прадуктаў харчавання, не такія і рэдкія: яны складаюць каля трох працэнтаў ад усіх прозвішчаў: **Груца** «густая крупепа, каша з янчых крупаў», **Кулеш** «негустая мучная каша з салам», **Жур, Кулага** «квашаная каша», **Мяшкі, Какорка** «праснак, абаранак», **Ляшэцка, Забела** «тое, чым забельваюць траву, малако», **Бумката, Пірог, Кісель, Лойка** і інш. Магчымы два літвінізмы такога тыпу прозвішчаў: 1) яны даваліся людзям, якія любілі адпаведна прадукты харчавання; 2) прозвішчы даваліся на аснове асацыяцыі, па прыкметах, характэрных для некаторых страў і прадуктаў харчавання.

Згодна з трэцяй версіяй, якую выказваюць асобныя вучоныя-лінгвісты, прозвішча **Скарына** з'яўляецца скарочаным варыянтам ад поўнага старажытнага славянскага імя **Скарыслаў**. Скарылаў, у сучасных лаўднёваславянскіх мовах (у прыватнасці, у сербскай і славенскай) і зараз сустракаецца імя Скарыслаў і яго скарочаныя варыянты **Скарыла, Скарога** і інш. Аднак гэтая версія патрабуе дадатковага даследавання.

Ігар КАПЫЛЮ, кандыдат філалагічных навук, вучоны сакратар Інстытута мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі

Наименование банковского депозита	Срочный банковский депозит в иностранной валюте (евро, доллар) «Зебра»					
	Сумма вклада (евро, доллар), фактический ежедневный остаток.	Процентная ставка (годовых), в зависимости от периода нахождения денежных средств во вкладе	с 1 по 3 месяц	с 4 по 6 месяц	с 7 по 9 месяц	с 10 по 12 месяц
От 300 до 3 000 (включительно)	4,6%	4,8%	5,1%	5,5%		
От 3 001 до 10 000 (включительно)	4,7%	4,9%	5,3%	5,7%		
От 10 001 до 50 000 (включительно)	4,8%	5,1%	5,5%	5,8%		
Более 50 001	5,0%	5,2%	5,6%	6,0%		

При досрочном расторжении договора банковского депозита Вкладчиком, проценты по депозиту за фактический срок его размещения перерасчитываются по ставке в соответствии со следующей шкалой:

Период размещения до даты востребования	Применяемая ставка
до 1 месяца	Ставка текущих (расчетных) банковских счетов физических лиц в иностранной валюте
1–3 месяца	10% от ставки по депозиту*
4–6 месяцев	40% от ставки по депозиту*
7–9 месяцев	50% от ставки по депозиту*
10–12 месяцев	80% от ставки по депозиту*

* Под ставкой по депозиту понимается установленная процентная ставка, действующая на момент расторжения договора для суммы вклада от 300 (евро, доллар) до 3 000 (евро, доллар) в валюте вклада. Указанные процентные ставки вводятся в действие по договорам срочного банковского депозита в иностранной валюте «Зебра», заключенным до 10.07.2012 года, с 10.08.12 г.

Минский районный исполнительный комитет 20 июля 2012 г. повторно проводит открытый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Республики Беларусь в Минском районе

№ лота	Адрес земельного участка	Кадастровый номер	Площадь земельного участка	Целевое назначение	Именная инфраструктура *	Расходы по подготовке документации (рублей)	Начальная цена земельного участка (рублей)	Задаток (рублей)
1	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 1	623680606601000278	0,1380 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
2	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 4	623680606601000275	0,1387 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
3	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 5	623680606601000282	0,1389 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
4	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 6	623680606601000277	0,1386 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
5	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 7	623680606601000276	0,1387 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
6	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 9	623680606601000274	0,1386 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
7	Боровлянский с/с, д. Малиновка, участок № 10	623680606601000283	0,1383 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	955 532	130 000 000	26 000 000
8	Горанский с/с, д. Закаблукчи	623681305601000178	0,1039 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	газ	2 808 693	31 000 000	6 200 000
9	Горанский с/с, д. Закаблукчи	623681305601000179	0,1011 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	газ	2 790 895	30 000 000	6 000 000
10	Ждановичский с/с, д. Дегтяревка, ул. Зеленая, участок № 4	623681702101000289	0,1500 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ	5 000 000	210 000 000	42 000 000
11	Колодищанский с/с, д. Липовая Колода	623683403601000185	0,1671 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество	3 200 000	33 000 000	6 600 000
12	Мачулищанский п/с, д. Александрово, участок № 3	623675200501000078	0,0990 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ	1 362 310	99 000 000	19 800 000
13	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 4	623655500001000418	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
14	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 9	623655500001000545	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
15	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 17	623655500001000526	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
16	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 19	623655500001000440	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
17	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 68	623655500001000589	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
18	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 73	623655500001000588	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
19	Мачулищанский п/с, д. Мачулищи, массив № 3, участок № 74	623655500001000425	0,1575 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	57 000 000	11 400 000
20	Михановичский с/с, д. Березина, участок № 4	623684200601000033	0,1445 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	56 000 000	11 200 000
21	Михановичский с/с, д. Березина, участок № 13	623684200601000038	0,1536 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	60 000 000	12 000 000
22	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 6	623684202601000233	0,1532 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	66 000 000	13 200 000
23	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 16	623684202601000219	0,1496 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	64 000 000	12 800 000
24	Михановичский с/с, д. Кайково, участок № 22	623684202601000229	0,1497 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	84 000	64 000 000	12 800 000
25	Михановичский с/с, д. Котяги, участок № 20	623684203601000214	0,1477 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	-	-	79 000 000	15 800 000
26	Острошицко-Городокский с/с, д. Раубичи	623685206601000928	0,1500 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	электричество, газ	2 250 000	98 000 000	19 600 000
27	Щомыслицкий с/с, д. Заболотье	623688003101000269	0,1817 га	Для строительства и обслуживания жилого дома	водопровод	2 672 685	115 000 000	23 000 000

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ по продаже земельных участков в частную собственность

Наименование объекта	Лот № 1	Лот № 2
Целевое назначение	Строительство и обслуживание жилого дома	
Местонахождение объекта	агрогородок Луково, ул. Мирная, 1А	агрогородок Луково, ул. Мирная, 3А
Продавец объекта	Луковский сельский исполнительный комитет	
Организатор торгов	Малоритский районный исполнительный комитет	
Начальная цена продажи, руб.	4 035 950	2 818 480
Сумма задатка, руб.	807 190	563 700
Характеристика объекта, площадь земельного участка (га), решение об отводе земельного участка, кадастровый номер	Решение Луковского сельисполкома от 27.12.2011 № 136, Кад. № 125281302601000413	Решение Луковского сельисполкома от 27.12.2011 № 135, Кад. № 125281302601000415
Ограничения в использовании земельного участка	Водоохранная зона озера Луковское вне прибрежной полосы на площади 0,2073 га. Охранная зона мелиорированных земель на площади 0,2073 га.	Водоохранная зона озера Луковское вне прибрежной полосы на площади 0,1882 га. Охранная зона мелиорированных земель на площади 0,1882 га.
Вещное право, срок аренды земельного участка	Частная собственность	
Размер расходов, связанных с проведением аукциона и подготовкой документации, руб.	3 153 370	2 945 950
Условия продажи	1. Внесение победителем аукциона платы за земельный участок.	
	2. Возмещение победителем аукциона расходов, связанных с проведением аукциона и формированием земельного участка, в том числе с государственной регистрацией в отношении создания земельного участка.	
	3. Осуществление победителем аукциона в двухмесячный срок после принятия решения Луковским сельисполкомом о предоставлении ему земельного участка государственной регистрации права на земельный участок.	
	4. Получение победителем аукциона в установленном порядке технической документации и разрешения на строительство жилого дома.	
	5. Занятие (освоение) земельного участка не позднее одного года после получения свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации возникновения права на него.	

Аукцион состоится 19 июля 2012 года в 11.00 по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, (малый зал). Контактные телефоны в г. Малорита: (8 01651) 2 30 01, 2 30 17, 2 28 03.

Для участия в аукционе представляются: 1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме и подписанное соглашение с райисполкомом. 2. Заверенная банком копия платежного поручения о внесении суммы задатка на р/с № 3600223030278 ЦБУ № 120 АСБ «Беларусбанк» г. Малорита, код 246, код платежа 04901, получатель платежа – Луковский сельский Совет депутатов. УНН 200077636, ОКПО 04420888. 3. Для участия в аукционе граждан, индивидуальных предпринимателей или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) в установленный в извещении о проведении аукциона срок подает заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков, которые предполагается приобрести в частную собственность по результатам аукциона, а также представляет документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет, указанный в извещении, с отметкой банка.

Кроме того, в комиссию или организацию представляются: гражданское – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования; представителем гражданина* или индивидуального предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь* – доверенность, выданная юридическим лицом, или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, без нотариального засвидетельствования.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.

* для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 16 июля 2012 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54; застройстройная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов юридического лица; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, индивидуальные предприниматели и юридические лица, уполномоченные должностные лица юридических лиц предъявляют документ, удостоверяющий личность.

4. Условием проведения аукциона является наличие не менее 2 участников.

* для аукциона по продаже земельных участков в частную собственность для строительства жилого дома.

Заявления об участии в аукционе принимаются до 16 июля 2012 года (включительно) по адресу: г. Малорита, ул. Красноармейская, 1, каб. 54; застройстройная служба Малоритского райисполкома с 8.00 до 17.00 по рабочим дням.

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8. Дата проведения: 20.07.2012 г. в 10.00. Заявления на участие и необходимые документы принимаются с 8.00 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Ольшевского, д. 8, к. 416. Окончание приема заявлений и документов: 16.07.2012 г. в 17.00. Контактный телефон: 204 11 62.

Задаток за участие в аукционе на Лоты 1–7 перечисляется на расчетный счет № 161900000150 Гродненского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052345, код платежа – 04901.

На Лоты 8–9 перечисляется на расчетный счет № 3641900000150 Гродненского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052360, код платежа – 04901.

На Лот 10 перечисляется на расчетный счет № 3641621030047 Ждановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052317, код платежа – 04901.

На Лот 11 перечисляется на расчетный счет № 3641900000020 Колодищанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052304, код платежа – 04901.

На Лоты 12–19 перечисляется на расчетный счет № 3641621080042 Мачулищанского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600452694, код платежа – 04901.

На Лоты 20–25 перечисляется на расчетный счет № 3641900000105 Михановичского сельисполкома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600303747, код платежа – 04901.

На Лот 26 перечисляется на расчетный счет № 3641000000047 Острошицко-Городокского сельиспол-

кома, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600208279, код платежа – 04901.

На Лот 27 перечисляется на расчетный счет № 3600621180202 ГУ МФ РБ по Минской области, филиал № 614 ОАО «АСБ Беларусбанк», г. Минск, ул. Червякова, 2, код 520, УНП 600052373, код платежа – 04901.

К участию в аукционе допускаются физические лица, подавшие в комиссию в указанные сроки соответствующее заявление с приложением необходимых документов и внесенные в установленном порядке на указанный в объявлении расчетный счет задаток (задатки) в размере, порядке и сроки, определенные в извещении.

Граждане, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задатки в размере, установленном для каждого из этих земельных участков.

Документы, необходимые для участия в аукционе:

1. Заявление на участие в аукционе с указанием кадастровых номеров и адресов земельных участков.
 2. Документ, подтверждающий внесение суммы задатка (задатков) на текущий (расчетный) счет с отметкой банка.
 3. Гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетельствования (скеркопия паспорта);
 - 3.1 представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверенность.
- При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют паспорт гражданина Республики Беларусь, а представители граждан – документ, удостоверяющий личность.
- Все желающие могут ознакомиться с документацией и земельными участками в соответствующем сельисполкоме.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: ни один из участников аукциона в соответствии с решением комиссии не был признан победителем; заявление об участии в аукционе подано менее чем двумя участниками аукциона (в этом случае земельный участок предоставляется в частную собственность единственному участнику несостоявшегося аукциона, при его согласии, с внесением платы за земельный участок в размере начальной цены предмета аукциона, увеличенной на 5 процентов).

Внесение платы за предмет аукциона и возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения, осуществляются в установленном порядке победителем аукциона в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в установленном порядке протокола о результатах аукциона.

Местный исполнительный комитет не позднее 2 рабочих дней после внесения победителем аукциона платы за предмет аукциона, возмещение затрат на организацию и проведение аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой для его проведения и выполнения условий, предусмотренных в решении об изъятии земельного участка для проведения аукциона и предоставлении победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона, выдает ему выписку из названного решения, а также один экземпляр протокола о результатах аукциона.

В разделе «инженерная инфраструктура» указаны коммуникации, к которым возможно подключение в указанном населенном пункте.

г. ВИТЕБСК 22.08.2012

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКРЫТОМ ПОВТОРНОМ АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОДНОВРЕМЕННОЙ ПРОДАЖЕЙ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ СНИЖЕНА НА 50%

№ лота	Наименование предмета аукциона	Характеристика предмета аукциона	Начальная цена предмета аукциона, рублей	Сумма задатка, рублей
1	Неиспользуемое здание бани-прачечной, расположенное по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Зои Космодемьянской, 11, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика объекта недвижимости: капитальное строение с инв. № 240/С-31673 – здание специализированное коммунально-хозяйства (здание бани-прачечной), двухэтажное, стены кирпичные, фундамент кирпичный, перекрытия железобетонные, крыша шиферная, с подвалом, пристройкой, сходом в подвал, 1937 г. постройки, общая площадь 1626,4 кв. м. Земельный участок с кадастровым номером 242400000001002293, площадью 0,1390 га для обслуживания здания бани-прачечной в г. Орша, сроком аренды 10 лет.	551064271	110212850
2	Неиспользуемое здание музыкальной школы № 2, расположенное по адресу: Витебская область, г. Орша, ул. Молодежная, 2, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика объектов недвижимости: капитальное строение с инвентарным номером 240/С-31720 (здание специализированное для образования и воспитания) – одноэтажное каменное здание с двумя бетонными крыльцами, стены кирпичные, фундамент буттовый, крыша совмещенная, перекрытия ж/б, общая площадь 646,4 кв. м. Земельный участок с кадастровым номером 242400000001001997, площадью 0,0866 га под музыкальную школу № 2, сроком аренды 10 лет.	237477554	47495510
3	Неиспользуемые объекты военного городка № 102, расположенные по адресу: г. Витебск, ул. Базовая, 12Б, и право заключения договора аренды земельного участка	Характеристика капитальных строений: капитальное строение с инв. № 200/С-49369 – склад общего назначения с рампой и тепходпольем, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 1670,3 кв. м, 1970 года постройки, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, крыша рулонная; капитальное строение с инв. № 200/С-49367 – тарный склад, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 265,3 кв. м, 1982 года постройки, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, крыша рулонная; капитальное строение с инв. № 200/С-49364 – свинарник с навесом, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 382 кв. м, 1993 года постройки, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, крыша рулонная; капитальное строение с инв. № 200/С-49362 – склад с двумя навесами, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 198 кв. м, 1970 года постройки, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, крыша рулонная; капитальное строение с инв. № 200/С-49363 – здание специализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ, одноэтажное кирпичное здание общей площадью 189,6 кв. м, 1982 года постройки, фундамент бетонный, перекрытия железобетонные, крыша рулонная с покрытием, ограждением, воротами, бордюрным камнем; капитальное строение с инв. № 200/С-57665 – сооружение специализированное энергетич. (электрическая сеть) протяженностью 516,3 кв. м; покрытие асфальтобетонное площадью 5887 кв. м с бордюрным камнем 69 кв. м; ограждение железобетонное с воротами протяженностью 121 м. Земельный участок с кадастровым номером 24010000000202702 площадью 1,9478 га для содержания и обслуживания строений, срок аренды – 30 лет.	1405151616	281030320

ОРГАНИЗАТОР – фонд «Витебскоблимущество», г. Витебск, ул. «Правды», 38, контактный телефон/факс в г. Витебск: (0212) 476096, сайты www.gkl.gov.by, www.fondoblim.vitebsk.by, e-mail: voblim@yandex.by.

Аукцион состоится 22 августа 2012 г. в 15 часов в здании фонда «Витебскоблимущество» по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38.

1. Заявления на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, последний день приема документов 21.08.2012 до 17.00 по адресу: г. Витебск, ул. «Правды», 38, кабинет 308. Заключительная регистрация участников 22.08.2012 с 14.00 до 15.00. К участию в торгах не допускаются участники, не прошедшие заключительную регистрацию.


2. Сумма задатка перечисляется до подачи заявления на участие в аукционе на расчетный счет № 3642903027026 в Региональной дирекции № 200 ОАО «БПС-Сбербанк», БИК 153001369. Получатель – фонд «Витебскоблимущество», УНП 300002495.

3. Участник, ставший победителем аукциона (претендентом на покупку), после окончания аукциона обязан: подписать протокол аукциона; не позднее 10 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона возместить затраты на организацию и проведение аукциона, включая расходы, связанные с изготовлением и предоставлением участникам документации, необходимой для его проведения, формированием земельного участка и государственной регистрацией в отношении этого земельного участка; не позднее 12 рабочих дней после утверждения в установленном порядке протокола аукциона заключить договор купли-продажи недвижимости и договор аренды земельного участка.

4. Информация об аукционе, условиях продажи, участия в торгах опубликована ранее в газете «Звязда»: по лоту № 1 – 29.04.2011 № 80 (26944), от 16.05.2012 № 91 (27206); по лоту № 2 – 11.06.2011 № 108 (26981), от 16.05.2012 № 91 (27206); по лоту № 3 – от 10.10.2009 № 192 (26550), от 19.11.2009 № 219 (26577), от 22.05.2012 № 95 (27210).

14 августа 2012 года в 11.00 СОСТОИТСЯ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ НЕЗАВЕР

«МАЛАДОСЦЬ» У ЛПЕНІ: ГАРАЧЫЯ СТАРОНКІ



«Чамадан з кракэдзілавай скур» — так называецца новая апавесць Алёны Беланоўкі. Яна настолькі захапляльная і дасціпная, што чытачу, несумненна, шкада будзе расставіць з яе героямі да наступнага нумара. Пошукі чамадана зацягнуцца, але падзеі вакол іх будуць разгортвацца з касмічнай хуткасцю. Аматыры сур'езнага чытання тым часам даведаюцца, чым скончылася «Тэрапія» Юрася Нератка. Тым, хто сочыць за прайзайнай творчасцю «пачаткоўцаў», прывітаем дэбют Дзяніса Масейкі. У «Паззі» дэбютуе Алесь Емяльянаў. Вершы ў гэты нумар пісаліся таксама Настай Кудасавай, Алесем Дуброўскім-Сарочанкавым, Феліксам Баторыным і Іванам Капыловічам.

За юбілеямі класікаў літаратуры «Маладосць» не згубіла яшчэ адзін — 130-годдзе Уладзіслава Галубка. Пра драматурга, рэжысёра, акцёра, пісьменніка і мастака чытайце артыкул Яўгена Гардніцкага. Сваё «Відавочнае» прапануе Ціхан Чарнякевіч. Цікавую рэцэнзію на новы слойнік прадстаўляе Геннадзь Цыхун. Яшчэ ў нумары — лепельскі дэбют Еўдакі Лось, пачатак доўгатэрміновых праектаў-прысвячэнняў 60-годдзю часопіса і дзве прыгожыя прэм'еры: рубрыка «Акадэмія навук» распачнецца артыкулам пра зорку Венеры, а чацвёртая старонка вокладкі прапануе «Misky вершаў». Пакаштуеце: смачна!

У НАСТУПНЫМ НУМАРЫ

Урадзенец Чэрвеня, касманаўт-выпрабавальнік Алег Навіцкі з кожным днём усё бліжэй падыходзіць да старту карабля «САЮЗ-ТМА-06», у якім ён, камандзір экіпажа, калега з Раскосмусу Яўген Тарлкін і астранаўт НАСА Кевін Форд паліцяць да зор. Засталося прыкачаць усяго адзін старт і іншага экіпажа — і яны выходзіць на фінішную прамую.



ШО? КУПАЛЛЕ ў ЦЭНТРЫ ЕЎРОПЫ!



Ужо не першы год на беразе возера Шо — таго самага возера, каля якога вызначаны сапраўдны цэнтр Еўропы, — праходзіць галоўнае Купалле Віцебшчыны. Па традыцыі, заведзенай спецыялістамі абласнога метадычнага цэнтра і гісторыка-культурнага і турыстычнага цэнтра ў вёсцы Вёсь, у азёрны куточак на памежжы Глыбоцкага і Ушацкага раёнаў запрашаюцца фальклорныя калектывы — захаваўшы і носьбіты купальскай песеннай манеры выканання. Не так шмат цяпер тых, хто здольны спяваць галаскі адзіночымі стагоддзямі, як спявалі колісь нашы бабулі. Сёлетня перакупальскае азёрнае веча абудзіўся песнямі выкананымі ў вёска Матырына Ушацкага раёна, Багатырскае Полацкага раёна, Вёсь, Хролы і Шо Глыбоцкага раёна, вёскі

Цвеціна Мёрскага раёна — каб гэтыя сапраўдныя шэдэўры песеннай спадчыны маглі пачуць і пераняць маладыя паслядоўныя традыцыі і абрады. У гэтым, бадай, асабліва-ваасці і каштоўнасці паазёрскага Купалля. А моладзь, без якой немагчыма ўвясці свята летняга сонцавяння, хоць і прадстаўляла гарадскі асяродак, але гэтак жа апантана выяўляла характо сваіх галаскоў. І гурт архаічных спеваў «Княжыч» з Наваполацка, і гурт «Страла» з Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры прадэманстравалі глыбокую вагау да народнай культуры, якая выяўляецца і ў купальскай песні таксама.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Глыбоцкі раён.

Сяргей КАНАШЫЦ:

«АЛЯКСАНДР МЯДЗВЕДЗЬ — ГЭТА НАША ЎСЁ!»

Сапраўдны спорт — занятак мужных, адданных людзей. Ён доўга не трымае пры сабе махляроў і на гістарычную авансцэну выпускае людзей моцных не толькі целам, але і духам. Наш славетны суайчыннік, трохразовы алімпійскі чэмпіён па вольнай барацьбе Аляксандр Мядзведзь з той пароды людзей, якіх не прыбіла пасляваеннае дзяцінства, а, наадварот, — загартавала. Ён рана зразумеў, што цяжкая праца, якая і стане меркай тваіх дасягненняў, — і ёсць жыццё, напоўненае потам, шчасцем, радасцю і горам. Што казаць, калі вядомасць Мядзведзю, якому хутка споўніцца 75, і праз доўгія гады не знімае, не ператвараецца ў попель. А гэты і ёсць паказчык запатрабаванасці. Таму не дзіўна, што ў выдавецтве «Мастацкая літаратура», у серыі «Жыццё знакамітых людзей Беларусі», выйшла аўтабіяграфічная кніга Мядзведзю «Усё жыццё — барацьба». У напісанні гэтай сапраўды патрэбнай працы Аляксандру Васільевічу актыўна дапамагалі вядомы спартыўны журналіст газеты «СБ. Беларусь сегодня» Сяргей Канашыц, з якім і пагутарыў карэспандэнт «Звязды».



Фота: Павел БУРМАН.

— У яго былі заўвагі, але яны былі хутэй, фактычныя. Там, дзе я даваў сабе волю, адыходзіў ад фактуры ў бок перабольшання, ён крыў падпраўляў. Аднак работа была цікавая, а за яе заўжды бярэцца з энтузіязмам.

— Аляксандр Мядзведзь з таго пакалення, якое не спяшлася мець уласны аўтапарк і не гуляла ў начных клубках. Па вялікім рахунку, кніга падобна на навучанне маладым.

— Цалкам. На ўласным прыкладзе ён збіраецца навучыць маладых. Толькі не кажа, як трэба жыць, а спадзяецца, што яны самі зразумеюць яго досвед. У яго было суровае дзяцінства, жорсткае юнацтва, але чалавек мае характар, які і зробіў яго тым, кім ён стаў. Прыродная адоранасць у яго вялікая, але кожны з нас, ты і я, можа дасягнуць таго, чаго хоча. Галоўнае паставіць мэту, ісці да яе. І будзе там, дзе хочаш.

— Дарэчы, вы самі даволі шмат пішыце пра барацьбу. Ці ёсць у Беларусі «медзведзьяны?»

— Ёсць, але «Мядзведзьяў» няма. Часы змяніліся. Цяпер камп'ютары, урбанізацыя ўплываюць на чалавек. А вось Аляксандр Мядзведзь свой час бавіў каля рэчкі, калоў дрэвы. Так, нялёгка, але ў нас змяніліся умовы для трэніровак, адкрываюцца адмысловыя цэнтры барацьбы. Пры жаданні усё магчыма — барацьба ў нас развіваецца. І на месцы былога кіна-тэатра «Вільнюс» хутка павіны адкрыць цэнтр барацьбы імя Аляксандра Мядзведзю з шыкоўнымі умовамі для заняткаў. Можна, і там выгадуецца падобнага чэмпіёна. Але не будзем спяшацца з рахункаў Алімпіяду. Магчыма, Аляксей Шамараў, які ў мінулым годзе стаў чэмпіёнам свету ў цяжкай вагавой катэгорыі, хоць аднойчы паўтарыць подзвіг Мядзведзю, які тройчы перамагав у Алімпіядзе.

Тарас ШЧЫРЫ.

— Сяргей Пятровіч, пытанне звязанае, але неабходнае. З чаго пачалося ваша супрацоўніцтва з Мядзведзем?

— Яшчэ Сяргей Даўлатаў казаў, што любіў журналіст марыць напісаць кнігу. Гэтая кніга крыху не ў тым разуменні, якое меў на ўвазе Даўлатаў. Кніга для журналіста — чарговы этап, які званы для спартсмена. Таму, калі год таму мне патэлефанавалі Аляксандр Васільевіч і прапанаваў дапамагчы напісаць кнігу да юбілея (сабраць думкі ў кулак, літаратурна іх аформіць), я з радасцю згадзіўся. Праўда, для мяне падобная праца была новай, яна запатрабавала шмат часу, высілкі, гутарак. Пасля яшчэ ўсё прапаноўвалі, доўга вычыталі, удакладнялі, падбіралі здымкі. У выніку атрымаўся нават вельмі надзірны, якасны прадукт. І мне прыемна, што гэты першы мемуарны кніга з серыі «ЖЗЛБ». Мяркую, што яна будзе карысная і цікавая шырокаму колу чытачоў проста таму, што Мядзведзь — чалавек цудоўнага лёсу, ужо не кажучы пра тое, што ён выдатны спартсмен сучаснасці. У кнізе ёсць філасофская нітка. Чалавек, які пражыў багатае, насычанае жыццё і падшоў да адрэзка ў 75 гадоў

проста не можа не насыціць яе ў сабе. У кнізе ёсць і філасофскія разважанні, і пароды маладым. Але гэты таксама проста займальнае чытванне.

— Цікава, а калі вы ўпершыню пазнаёміліся з Мядзведзем?

— Любіў чалавек, які цікавіўся спортам, не можа не ведаць пра яго. Мядзведзь — гэта наша ўсё! Я пазнаёміўся з Аляксандрам Васільевічам напрыканцы 90-х, калі рабіў з ім інтэрв'ю для аўтамабільнай газеты. Ён, калі не памыляюся, ездзіў на «Лежы», распавядаў пра тое, як у яго ўкралі «Волгу» і шмат чаго іншага. Пасля мы з ім доўга не кантактавалі, і таму для мяне яго прапанова стала нечаканасцю.

— Мяркую, што любіў савецкі хлопчык марыў не проста ўбачыць Мядзведзь, але і пастаяць з ім, а тым больш паціснуць руку.

— Безумоўна. Ведаеш, часам хочацца падысці да старадаўняга магчуннага дуба, абняць, насыціцца яго энергіяй. Так і з Мядзведзем. Толькі любяць чалавечыя далонь маленькая ў параўнанні з далонню Мядзведзю. І калі яна патане ў яго руцэ, думаеш, што да цябе пераходзіць яго энергія, веды.

Даты Падзеі Людзі

1871 год — нарадзіўся (вёска Мікалаеўшчына, цяпер Стаўбюцкі раён) Павел Пятровіч Дземідовіч, беларускі этнограф, фалькларыст, краязнаўца і педагог. Наступнага года ў Навагрудчыне. З 1908 года — у аддзеле этнаграфіі Таварыства аматараў прыродазнаўства, антрапалогіі і этнаграфіі пры Маскоўскім універсітэце, з 1919 года працуе ў Мінску. Аўтар прац «Калядныя свята», «Вялікідзень у выскоўцаў-беларусаў», «3 галіны вераванняў і паданняў беларусаў» і іншых. Вывучаў сямейны побыт, вераванні і абрады беларусаў, збіраў фальклор. Памёр у 1931 годзе.

1941 год — пачалася абарона Ленінграда. У гэты дзень нямецкія і фінскія войскі атакавалі горад з паўднёвага захаду і з поўначы. Амаль адначасова былі нанесены ўдары на лужскім, наўгародскім і старарускім напрамках, у Эстоніі, на петразаводскім і аланецкім напрамках. Бітва за горад працягвалася па 9 жніўня 1944 года і стала самай працяглай у Вялікай Айчыннай вайне. Для сотняў тысяч ленинградцаў гэтая бітва аказалася адзінай. «Для кіраўніцтва Германіі захоп Ленінграда меў важнае ваенна-палітычнае значэнне, — можна прачытаць у падручніках па гісторыі.

— Страта горада азначала ізаляцыю паўночных раёнаў СССР і страту марскіх баз для Балтыйскага флоту». На справе ж аблога Ленінграда была найвялікшай трагедыяй у яго гісторыі. Ужо ў верасні сувязь з Ленінградом падтрымлівалася толькі па лёдзе Ладажскага возера і па паветры. На фронт можна было даяхаць на трамваі...

1957 год — нарадзіўся (горад Мінск) Яўген Рэанальдавіч Макарэвіч, беларускі вучоны ў галіне траўматалогіі і артапедыі, доктар медыцынскіх навук (2003). Аўтар навуковых работ па траўматычных пашкоджаннях і артапедычных захворваннях костак і суставаў.

Было сказана Васіль БЫКАЎ (1924—2003), народны пісьменнік Беларусі: «Кепска нека ўдакавана ў жыцці, што ўсё — і блазе, і добрае — пазнаецца часам праз боль няўдач і памылак».

Ад усяго сэрца віншую суседку **Вольгу Мікалаеўну ЯСКОВУ-БЯЛОВУ** з в. Лучыцы Петрыкаўскага раёна з днём народзінаў. Жадаю ўсяго добрага, моцнага здароўя, а галоўнае — каб усё было здаровым і жыццём.

З прыватным бабля Аля.


СЁННЯ

Месяц
Апошняя квадра 11 ліпеня.
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца	Усход	Захад	Даўжыня дзя
Мінск	4.51	21.38	16.47
Віцебск	4.33	21.36	17.03
Магілёў	4.41	21.29	16.48
Гомель	4.46	21.16	16.30
Гродна	5.08	21.52	16.44
Брэст	5.17	21.44	16.27



ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

— Тата, а праўда, што трус мяняе футра два разы на год?
 — Праўда! Толькі маме пра гэта не кажы!

Муж кожнай другой настаўніцы, паводле статыстыкі, другога верасня гандлюе кветкамі.

— Вова, ты што цяпер робіш?
 — Запіную рыбу.
 — Ого! Ты ўмееш гатаваць заліўную рыбу?
 — А чаго яе гатаваць: кавалек воблы, літр піва...

Расіі, каб перамагчы на хатнім чэмпіянаце свету па футболе, трэба дзейнічаць традыцыйна — заманіць сапернікаў у глыб краіны і дачакацца, пакуль удараць маразы.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА (намеснік галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА, Т. ПАДАЛІК (намеснік галоўнага рэдактара), С. ПРТАС (намеснік галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛКА, С. РАСОЛКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, В. ЦЕЛШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмная — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 21 03, уласных карэспандэнцтваў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 25 74, Гродне: 43 25 29, Гомелі: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыі: 287 18 81.

http://www.zviazda.by; ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падоб і дакладнасць фактаў. Іх меркаванні не з'яўдаюцца супадзеннем з меркаванням рэдакцыі. Рэдакцыя на сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прапрыетарстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 27.631. Індэкс 63850. Зак. № 3090.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Нумар падпісаны ў 19.30
 П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 ліпеня 2012 года.